



# Беларускія Ведамасьці

НЬЮ-ЁРК — ВАРШАВА, травень-чэрвень 2006 г.



Беларуская дэманстрацыя ў Нью-Ёрку. 2006 г.

# „ЗАЎТРА Ў ВОЛЬНАЙ БЕЛАРУСІ”!

(Палітычны даклад на 7-м Зыездзе Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі—БНФ і 9-м  
Зыездзе Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне”. Скарочана.)

## I. АГУЛЬНАЕ СТАНОВІЩА

Уздым нацыянальнага беларускага адраджэння пачаўся ў 1905 годзе, сто гадоў таму. Перад гэтым былі паўстанні, падрыхтоўчы пэрыяд і брацьба, змаганье за вяртанье Рэчы Паспалітай і Вялікага Княства Літоўскага. Але менавіта ў канцы XIX — пачатку XX-га стагоддзя змаганье нацыянальна ідэнтыфіковала сябе як беларускае. Вялікае Княства вярталася ў сваіх нацыянальна-этнічных межах і ў новым вобразе — Беларусі. Ідэалёгія гэтага вяртанья было „адраджэнне”, гэта значыць адраджэнне беларускай культуры і дзяржавы ў этнічных межах і на грунце ВКЛ.

Структура беларускага грамадзтва тады выглядала так: бальшыня насельніцтва (каля 90%) у выніку адпаведнай акупацыйнай палітыкі жыло ў вёсках і мястечках і займалася сельскай гаспадаркай. Гарады былі зруісіфіканы ў афішынай частцы (улада, бюракраты) і неаднародны ў частцы сацыяльной — у сярэднім больш траціны насельніцтва беларускіх гарадоў тады складалі габрэі, якія паддаліся русіфікацыйнай палітыцы.

Таму заканамерны быў моцны ўплыў народніцтва на беларуское адраджэнне. Адраджэнцы лягічна аддавалі прыярытэт вёсцы, плянуючы будучыню народа і беларускай дзяржавы. Яны спадзяваліся на нацыянальную адукацыю і асьвету менавіта беларускай вёскі, адкуль павінны былі б натуральна вырасці новыя інтэлектуальныя дзейнія і творчыя сілы беларускай нацыі, якія ўзялі б у свае рукі яе будучыню і дзяржаўнасць. Гэтыя сілы пераўтварылі б горад і адрадзілі б натуральную сацыяльную-культурную дачыненіні ў дзяржаве.

Тут было правільнае і адэкватнае бачанье пэрспэктывы адраджэння. Этакім шляхам праішлі потым Чехія, Славакія, Латвія, Эстонія, Летувія (Жамойць) і іншыя краіны. Сялянства было тады магутным этнічным грунтом нацыянальнага раззвіцця.

Захапіўшы Беларусь, расейская бальшавікі галоўны удар накіравалі на нацыянальную эліту (інтэлігенцыю), якую ў бальшыні фізічна ліквідавалі, і на беларуское сялянства. За 70 гадоў яго сацыяльна вынішчылі пад корань, лепшых вывезлы ў Сібір, згнайлі ў Гулагу, расстралялі ў Курапатах, затапталі і зглумілі сялянскую культуру, груба саветызавалі сялянскую съядомасць, вырабілі тып прыгоннага сялянскага няволініка, без зямлі, без уласнасці, які каб выжыць альбо уцякае ў сьвет (пасыля таго як сталі дазваляць сялянам перамашчэнне ў канцы 50-х), альбо працуе за мізэрную зарплату наёмнікам ў калгасе.

У 60-х — 70-х гг. ратуючыся ад безвыходнасці масы сялянай уцякалі ў гарады. Горад стаў беларускім па насельніцтву, але ня стаў беларускім па культуре. Сялянства ў гарадох было зруісіфікане, традыцыйная гарадзкая культура разбураная, а новая не стварылася. Па мэнтальнасці беларускія гарады ператварыліся ў вялікія вёскі, дзе людзі ня ведалі адзін аднаго.

Разбурэньне сялянства, потым масавыя уцёкі яго ў савецкія гарады на наёмную працу і мэнтальнае разбурэнье гарадзкой культуры, — усё гэта адлюстроўвала нацыянальную-культурную катастрофу грамадзтва.

Нове адраджэнне пачалося ў 80-х. Нешматлікі нацыянальны авангард, які вылучыўся ў гэты час, съмелым змаганнем, скарыстаўшы абставіны агульнага распаду СССР, і прысутнасць актыўнай фракцыі БНФ у Вярхоўным Савеце, дамогся ў 1991 годзе незалежнасці Беларусі. Але масы зруісіфіканага саветызаванага народа і заняпалай вёскі засталіся на ранейшым узроўні нацыянальнага разбурэння і глуму, які пакінуў пасыля сябе расейскі камунізм. Авантурізм застаўся без падтрымкі народа і непрыяцель зноў завалодаў народнай крэпасцю.

Такім чынам другое беларускае адраджэнне 80-х — 90-х гадоў і цяперашнє імкненне збавіцца ад прамаскоўскае рэжыму і акупацыйнай палітыкі адбываюцца ўжо пры іншай сацыяльной структуры грамадзтва, чым некалі. У адраджэнцу пачатку ХХ стагоддзя, якія таксама ўйялі

нацыянальны авангард, было заплечча, сялянскі запас, магутны этнічна-народны патэнцыял, зь якога павінна была адрадзіцца нацыя і дзяржаўная будучыня Беларусі.

Гэта добрая ідэя, аднак, на пачатку была наскрозь народніцкай, бо не відаць было выразнага разумення ў адраджэнцу, што толькі стварэные беларускага горада, дасыць нармальны грунт для адраджэння нацыі і нацыянальной дзяржавы. Горад ёсьць вышэйшай і арганізуючай формай грамадзкай сацыяльной культуры, які стварае эфектыўны механізм культурнага ўзаемаабмену ў грамадзтве і цывілізаціі яго раззвіцця. Тым часам у адраджэнцу пачатку ХХ ст. (асабліва ў літаратуры) блукалі ідэі аб сапутнасці, чужасці горада і супрацьстаўленыя віскавай культуры насуперак гарадзкі. Гэтае аднабокое народніцтва пачало пераадольвацца ў створанай бальшавікамі БССР. Але было ўжо позна. Будаваць Беларусь акупантам беларусам не дазволілі. Пачаліся масавыя рэпресіі і генацыд насељніцтва.

Структурны і мэнтальны перамены ў беларускім грамадзтве, якія адбыліся цягам ХХ стагоддзя ў выніку камуна-расейскага генацыду і русіфікацыйнай палітыкі, мелі жахлівый вынікі. Аднак народ выжыў, жыве беларуская нацыя і беларуская ідэя. Структурны перамены ў грамадзтве не звязаныя таксама повадам для пэсімізму, бо нягледзячы на страты, нацыя цывілізацыйна ўдасканалілася і насуперак маскоўскай палітыцы раззвілася тэхналягічна значна лепш, чым усё іншыя краіны былога СССР. Гэта не парадокс, а заканамернасць, якая вынікае з цывілізацыйнага ўзроўню і добрых якасцяў беларускага інтэлекту і народнай мэнтальнасці, пра якія мы часам забываємся і не ўспамінаем, сканцэнтраваўшыся на ідэялічных пытаннях.

На структуры Беларусь ёсьць тыповая краіна індустрыйнага грамадзтва, дзе бальшыня насельніцтва (амаль 75 адсоткаў) жыве ў гарадах, дзе раззвітая прамысловасць, высокая наука-емкасць вытворчасці, адукацыя і кваліфікацыя занятых у ёй людзей. Нагадаю, што грамадзтвы трэцяга сьвету харарактэрizuющыя з дакладнасцю наадварт і вызначальнымі звязаныя якраз судносіны паміж гарадзкім і сельскім насельніцтвам. Беларусь па структуре ёсьць стопрацентовая ўсходнія ўсходнія краіна. На пачатку 90-х гг. у Беларусі быў самы высокі ва усходніяй Эўропе цывілізацыйна-еканамічны патэнцыял. Калі б беларускія адраджэнцы дасягнулі тады улады, Беларусь стала б дзівам, самым магутным эканамічным „драконам” у гэтай частцы Эўропы.

Дарэчы, гэтыя фэнамэнальныя магчымасці Беларусі яшчэ на пачатку 90-х гадоў былі з трывогай праанізованыя расейскімі дасыльчыкамі. Мощная эканамічна раззвітая Беларусь, якой яе бачыў Беларускі Народны Фронт, і, якой яна магла бы стаць, уяўлялася крамлёўкам пагрозай імперскому існаванню Расеі. Потым Москва рабіла ўсё магчымае, каб не даць нацыянальна і эканамічна раззвівацца Беларускай дзяржаве. Крэмль прыняў дактрину, накіраваную на ліквідацыю беларускай дзяржаўнасці і на інкарпацыю Беларусі ў Расею. У гэтай сітуацыі асэнсаваныне расейскіх паводзінай бальшынёй беларускай палітычнай эліты ўяўляе сабой меркаванье цалкавіта сяляніх, пазбаўленых уяўлення що такое съявіло. Гэтакае „бліндзіраванае” ўспрыніяцце найбольш спрыяе пасыяховасці антыбеларускай палітыкі.

Якія аб'ектыўныя вынікаюць з аналізу структурнай сітуацыі грамадзтва? Першая і галоўная. *Генэральны палітычны задачай усяго беларускага Адраджэння і кожнай адраджэнскай арганізацыі (партыі, клубу, фонду і г.д.) павінна стаць нацыянальна-культурная асьвета і адукацыя насельніцтва. Пераскочыць праз гэты неабходны этап немагчыма. Калі яго ігнараваць, тады беларусы-адраджэнцы ніколі не дасягнуту ўлады ў сваёй краіне, а значыць і не адбудуюць нацыянальную демакратычную дзяржаву высокага духоўнага жыцця, культуры і матэрыяльнай дастатковасці.*

Змагнёне толькі нацыянальным авангардам супраць агрэсіі эўраазіяцкай Расейскай Імпэрыі і заходняга калібарацыянізму можа прынесыці толькі кароткачасовую перамогу, а страта пазыцыяў суправаджаеца вынішчальнім разбурэннем культуры. Пра гэта съведчыць уся наша гісторыя пад расейскай акупацыяй.

Другая відавочная выснова: *прыярытэтам у застасаванні адраджэнскай палітычнай ініцыятывы павінны стаць горад (гараадзкое насе́льніцтва) і моладзь — тут ёсьць цяпер вырашальная сілы нацыі.*

Заўважце, што гэбізм і Лукашэнка, ствараючы грамадzkую падпору сваёй уладзе, паставілі на сацыяльна бесперспэктыўную сілы (калгасынікі, пэнсіянеры, біоракраты), якіх яны ўзялі фактычна ў закладнікі.

Высновы з аналізу гэтага — відавочныя. Калгаснае сялянства вынішчыць, вёска дэградуе — гэта факт: праразескі рэжым дабівае беларуское сялянства, якое бесперапынна затоптвалі амаль сто гадоў, але гэтым яны ня зыншчылі і ня зыншчаць Беларусі, толькі наблізаць свой канец. Мы яшчэ адрадзім і нашу вёску і нашае сялянства.

На разуменьні цяперашняга мэнтальнага і структурнага стану грамадства грунтуюцца наша адраджэнская фронтайская палітыка.

## II. ІДЭАЛЫ І ЎНУТРАНАЯ ПАЛІТЫКА

Наша ўнутранная палітыка згодна нашай праграмы падзяляецца на першачарговую (праграма-мінімум) і агульную. Каб ажыцяўіць агульныя праграмныя пераўтварэнні неабходна ліквідаць прамаскоўскі акупацыйны рэжым. Сіла, якая можа ўзьніць і салідарызаваць народ на перамогу — гэта ёсьць Беларуская нацыянальная ідэя. Гэта ідэя мусіць жыць у галовах і сэрцах беларусаў. Шлях да яе ляжыць праз асьвету, адукцыю, інфармацыю, прыватную ўласнасць і ўсьведамленне агульнасці нацыянальных інтарэсаў.

Мы авабязныя спрыяць гэтаму шляху і церабіць яму дарогу. Абапіраючыся на нацыянальныя інтарэсы і дэмакратычныя прынцыпы ўлады мы павінны арыентавацца на ўесь беларускі народ, на каштоўнасці, якія аб'ядноўваюць усіх перад пагрозай расейскай агрэсіі і страты незалежнасці.

Прынцыпы салідарнага змагання з чужароднымі рэжымамі выкладзены народнай плятформе „Беларуская Салідарнасць“ Нагадаю некаторыя палажэнні:

— *Беларуская Салідарнасць гэта ёсьць плятформа Беларускага Адраджэння, форма ідэйнай лучнасці паміж беларусамі і пазыцыя змагання з акупацыйным антыбеларускім рэжымам. Яе дэкларацыя салідарнасці простая і надзеяная, па прынцыпу Каліноўскага:*

- Каго любіш?
- Люблю Беларусь.
- Дык узаемна.

— *Зъместам беларускага юдданьня ёсьць Беларуская нацыянальная дзяржава. Сымваламі Беларускай дзяржавы ёсьць нацыянальны Бел-Чырвона-Белы Сцяг і гэр Пагоня.*

— *Беларуская Салідарнасць стаіць за праўду Беларускага Адраджэння, якое кажа: „Не правы чалавека — галоўнае для беларусаў, а незалежнасць і свабода, бо не бывае „правоў чалавека” пад акупацый”. Трэба змагацца за свабоду і вызваленне Беларусі, а не прасіць „правоў” у рэжыму і акупантаў. Акупанты правоў не даюць. Яны пакідаюць нам „права” быць рабочым матэрыялам дзеля іхных імпэрскіх інтарэсаў.*

— *Усіх беларусаў як нацыю злучае і юднае беларуская мова, беларуская гісторыя, беларуская зямля, беларуская культура, беларуская дзяржава і ўся беларуская супольнасць людзей — Беларускі Народ.*

Формы дзейнасці Беларускай Салідарнасці могуць быць розными, але заўсёды павінна ўлічвацца антыбеларуская палітыка прамаскоўска-рэжыму на Беларусі і пагроза нашаму нацыянальнаму, культурнаму і дзяржавнаму існаванню. Тому ва ўсіх спраўах — Беларусь перад усім.

*Трэба шанаваць ўсё беларускае. Шанаваць беларускую дзяржаваўнасць. Шанаваць беларускую мову і беларускі народ. Шанаваць беларускую зямлю і беларускую культуру. Шанаваць здабытак народнай працы. Беларус беларуса мусіць барапіць перад небясьпекай. Беларус беларусу мусіць дапамагаць. Беларус беларуса павінен падтрымліваць паўсюдна на Беларусі і ва ўсім сьвеце.*

Гэта агульныя прынцыпы. На практицы будзе ўзынікаць шмат канкрэтных пытанняў, адказы на якія распрацаваныя намі ў канкрэтных праграмах. Нагадаю некаторыя з гэтых пытанняў, якія найчасцей перакручваюць у антыбеларускай пропагандзе.

### Адносіны да Рэсей:

#### 1) Мяжса:

Гэтыя адносіны будуць пабудаваны па міжнародных правілах. Нармальная мяжса і мытня (нармалізацыя мытнага заканадаўства), упаратку гандаль і міграцыю. Спрыяць гандлёвой страты, якія нясе беларускі бок, спыніцца некантралюемы прыток крымінальнага элементу ў Беларусь. Будзе ўведзены візвавы рэжым зь мінімальнай візвавай аплатай, з льготамі для пэўных катэгорый людзей, напрыклад пэнсіянераў, свяякоў (бязвізвавы праезд) і інш.

Упараткованыя мяжы на ўсходзе створыць умовы для аблігчэння памежнага рэжыму на заходзе і поўначы з Польшчай, Латвіяй і Летувой. Для беларускага насе́льніцтва будуць адмененыя ўсе індывідуальныя абмежаванні на ўвоз прадуктаў і тавараў з-за мяжы, будзе ўпараткованы памежны гандаль на карысць беларускіх прадпрымальнікаў.



Наш герб.

(фота: Аня Януковіч)

#### 2) Нафта і газ:

Скончацца палітычныя спэкуляцыі праразескіх пропагандыстаў і палаханыне неінфармаваных людзей, што Масква, маўляў, адключыць газ, ня дасыць нафты, увядзе сусьветныя цэны і Беларусь загіне. Можна толькі зьдзіўляцца, што такая пропагандысцкая лухта датрываала да XXI стагоддзя ў эпоху ўсеагульнай пісьменнасці.

Цяпер выклікаючы штучныя сваркі і сітуацыя падаеца ненармальная, бо рэжым на Беларусі ненармальны, прамаскоўскі і ад Масквы залежны. Як толькі гэты рэжым скончыцца і на Беларусі ўсталоецца беларуская ўлада, праблемы з газам і канфлікты скончыцца. Нам зручна будзе ўвесыці сусьветныя цэны на газ з Рэсей (прыватыя яны вартыя не 160 даляраў, як на другім канцы газапровода дзесьці далёка ў Францыі, а на палову менш). Беларусь першая краіна, куды трапляе расейскі газ, цана яго тут іншая. Беларусь будзе пабіраць нармальную плату за газавы транзіт, за зямлю, за эксплуатацыю вясенні базы (якую урад Кебіча незаконна аддаў расейцам), за вялікую школу экалёгіі, якую гэта база наносіць, за выкарыстаньне велізарных аўтамаў вады і г.д.

І тады акажацца, што Маскве зручней прадаваць нам газ гэтак, як прадаеца цяпер і пакінуть усё ё было. Лукшэнка як крэатура Масквы і савецкага КГБ ня можа вырашыць гэтае пытанье калі б і хацеў, бо Масква жадае тут мець усё задарма ды яшчэ і газ па сусьеветнай цене прадаваць і таму цісьне свайго сатрапа. Тут грызня ў лягеры хайрусынікаў, а не нацыянальныя інтэрэсы. Такая ёсьць праўда. І ня трэба слухаць усіх гэтых гэбоўскіх „еканамістай”, квазіэкспертаў і „спэцоў”. Ведае мы цану іхняе „экспэртызы”.

Адключыць газ у мірны час немагчыма, інакш Расея панясе велізарныя матэрыяльныя страты. Рәсей гэта ня выгадна. Усё рэгулюеща міжнароднымі законамі і пагадненнямі. Адзін раз Пушнін скочыў у авантuru, нібыта канфліктуючы з Лукашэнкам (гэта быў спектакль) рагышыў папалахаць Эўропу, адключыў газ на некалькі гадзінаў (нібыта для Беларусі). Больш ён такога рабіць ня будзе. Вядома чым гэта для Рәсей тады скончылася.

Праблема расейскага газу — гэта перш за ўсё праблема Рәсей, потым ужо Беларусі. Для Беларусі тут галоўнае стварыць альтэрнатыўныя крыніцы дастаўкі нафты і газу, каб ня быць прывязанай толькі да аднаго пастаўшчыка. Гэта адразу будзе зроблена пры нармальнай беларускай уладзе. Праектныя схемы ў нас гатовыя з 1993 года. І называюцца гэтыя схемы „Балта-Чарнаморскі нафтавы калектар”. Ёсьць распрацоўкі і па газу. Яны ўсім вядомыя.

### 3) Маёмысьць.

Мы папярэджвалі ня раз, што ўсялякія незаконныя маёмысьці зъдзелкі з нелегітімнымі рэжымамі Лукашэнкі па прыўлашчванні беларускай маёмысьці ня будуть прызнаныя нармальнай беларускай уладай. Маёмысьць будзе вернутая дзяржаве і народу. Як гэта будзе рабіцца? Экспрапрыяцыі не плянуеца. Ёсьць некалькі шляхоў нацыяналізацыі і рэпрыватызацыі маёмысьці. У любым выпадку рэпрыватызацыі незаконна набытай уласнасці, перакупшчыку будуть вернутыя сродкі рэальная заплочаныя ім за маёмысьць пры куплянні. Гэта можа быць у выглядзе акцыяў ці па іншых схемах, адпаведна з прынятымі нормамі. Аднак уласнасць і права на уласнасць будзе вернута Беларусі.

### 4) СНД і Калектыўная бясіспека.

На сёньняшні дзень СНД практычна ўжо амаль што не існуе. Удзел Беларусі ў гэтым штучным утварэнні пазбяўлены ўсялякага сэнсу. Беларусь выходзіць таксама з „Калектыўнай бясіспекі”, ўдзельнічае ў праграме супрацоўніцтва з НАТО, маючи на ўвазе пэрспектыву ўступлення ў гэты блёк.

### 5) Рәсейцы.

Рәсейская гэбоўская агенцтура ўвесь час імкнецца мабілізаваць беларускіх рәсейцаў супраць беларусаў, палохаючы іх дэпартызай. Маўляй, калі беларусы будуть мець уладу ў сваёй краіне, дык рәсейцам канец, усіх высяляць у Рәсейю. (Здавалася б чаго палохацца вяртання на бацькаўшчыну.) Але мы ніколі не зъбіраліся і ня зъбіраемся высяляць рәсейцаў за тое, што яны рәсейцы. За саветамі і цяпер пры праразеўскім рэжыме, прыбылыя рәсейцы (а іх 10 адсоткаў) карыстаюцца значна большымі правамі, чым беларусы, і ў магчымасці атрымліваць дзяржаўныя і кіроўныя пасады, і ў праве карыстацца сваёй мовай, школай і адукцыяй (за беларускі кошт). У гэтым сэнсе беларусы па парананні з рәсейцамі ня маюць практычна ніякіх правоў, а за родную мову рэжым іх ня толькі дыскрымінуе, але і перасъеде. Беларусы пастаўлены ў стан акупаванага населеніцтва.

Пры беларускай уладзе з дыскрымінацыяй беларусаў па моўнай прыкмете будзе скончана. Будзе прыняты закон аб забароне дыскрымінацыі, а рәсейцам, пакінушы ім усе іх нацыянальна-культурныя права, дзяржава надае ёшчэ адно право: быць лаяльнімі да беларускай дзяржавы, магчымасць вывучаць (выбар дабраахвотны) беларускую мову і інтэргравацца ў беларускую грамадзтва.

### 6) Талеранцы, мова.

Гэбоўскія прапагандысты паўсюдна выстаўляюць беларускую нацыянальную дэмакратыю, як „нацыяналістай”, „экстрэмістай” і нават „фашистай”. Словы гэтыя, прыдуманыя ёшчэ за камунізмам, цяпер ужо

не выклікаюць ніякай рэакцыі і паўтараюцца выключна зь нянявісьці і ад бясісьці.

Найбольшую нянявісьць у нішчыцеляў выклікае беларуская мова. Съведама ці падсъведама яны разумеюць, што калі на языку ў беларусаў будзе мова, то русіфікацыі канец і настане крах усёй антыбеларускай прамаскоўскай палітыкі. Тому асаднікі, гэбб, агенцтура і іншыя нішчыцелі культуры і мовы Беларусі не стамляюцца лямантаваць, што беларусы будуть іх прымушаць гаварыць па-беларуску. Трэба ведаць рассейцаў, каб зразумець адкуль зявілася такая фармулёўка.

Вядома ж, нікто нікога ні ў чым ня будзе прымушаць. У гэтым няма патрэбы. Вяртасца Канстытуцыя 1994 года і вяртасца дзяржаўнасць беларускай мовы, беларуская школа, беларускі ўніверсітэт, беларускае тэлебачанне, радыё, выдавецтвы, установы культуры і г.д. — усё, што было. Усе дзяржаўныя установы працуяць па-беларуску. З вопыту мы ведаєм, што калі трэба, то дзяржаўны чыноўнік вывучае ці ўспамінае беларускую мову за адну ноч. Але дзяржаўнымі службамі для ўспамінальня будзе, вядома, дадзена шмат болей часу і за дзяржаўны кошт. Дзяржаўная мова для дзяржаўнага службачага стане ягоным прафесійным абязвязкам, інакш ён ня будзе дзяржаўным службачым. Іншымі грамадзянам дзяржава дапаможа авалодаць дзяржаўнай мовай, пойдзе наслустрач іхным інтэрэсам (перакладчыкі, курсы і г.д.); лаяльнасць да беларускай дзяржавы і мовы будзе ўхваленіца правам. Беларуская дзяржава стане існаваць па беларускіх дэмакратычных законах і нікому больш не дазволіць каго-небудзь дыскрымінаваць ці зъневажаць па моўнай прыкмете. Будзе вернута свабода веравызнання і роўнасць цэрквяў перад законам. Спыніцца перасъеде прагестантаў, каталікоў, вуніятаў, лютеранаў і іншых, вернутыя будуть памяшканы, кампэнсаваныя бязглаздзяя штрафы.

Мы, беларусы, поліканфесійны хрысціянскі народ і наша дэмакратычная, незалежная будучыня павінна быць талерантнай. Гэта значыць што мы шануем нашага чалавека і ягонае сумленне веры, ягоны выбар і ягоную існасць, бо ўсё мы адзін народ, дзе і адной культуры, адной гісторыі, адной дзяржавы, адной мовы. Так было некалі. Талерантнасць — гэта характэрнасць беларускай цывілізацыі. Талерантнасць па-беларуску — гэта годнасць і ўзаемапавага, прызнаныне права на індывідуальнае сумленне веры. Аснова нашай беларускай дэмакратыі сягае ёшчэ ў XVI стагоддзе, некаторыя яе прынцыпы адлюстраваны ў трох рэдакцыях Літоўскіх статутаў. Там, тады за часы ВКЛ, было юрыдычна замацавана тое, да чаго іншыя єўрапейцы, (апалеўшыя пасыль Варфаламеўскіх начэй), дыбалі ёшчэ 400 гадоў (ды і цяпер прыйшлі толькі ў маральны тупік). Нашае разуменне талеранцы — гэта не няволынства, не ўлегласць перад злом, не прызнаныне свабоды паскудству, як у тых, што апнінуліся ў дэмакратіі праз сусьеветныя войны і рэлігійную рэзь. Нам ёсьць чаму павучыцца ў сябе самых, у наших мудрых вялікіх продкаў, і далёка ня ўсё трэба пераймаць у чужых.

## III. ЗЬНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА І ГЕАПАЛАІТЫКА.

Старажытная Беларусь ці Вялікае Княства Літоўскае было геапалітычным цэнтрам у Эўропе, які стрымліваў агрэсіўныя тэндэнцыі Усходу і Захаду. У XVIII ст. гэтыя два накірункі агресіі, аўяднаўшыся, зьнішчылі Вялікае Княства і, сутыкнуўшыся лоб у лоб, развязалі дзівзе крывавыя сусьеветныя вайны. Новая сітуацыя і палітычныя катаклізмы, якія перажыла Эўропа, ня зьнішчылі ні гэтыя адлеглыя сілы, ні гэтыя імкненіні падпрадкаваць тое, што існуе і жыве паміж Нямеччынай і Рәсейяй. На канец XX і ў XXI стагоддзі востра стаіць перш за ўсё праблема разъмеркавання энэргарэсурсаў і пэрспектывы эканамічнай дамінацыі ў Эўропе. Беларусь, як і раней, знайшлася ў зоне сутыкнення геапалітычных інтэрэсаў Усходу і Захаду. Хочам мы гэтага ці не, але ў наших зьнешніх дачыненнях геапалітыка павінна займаць важнае месца. Інтаруючы геапалітычны інтэрэсы, мы рызыкуем самым сваім існаваннем.

Пераходзячы на канкрэтныя азначэнні трэба ўбачыць, што ні Рәсей, ні Нямеччына, якія імкнецца дамінаваць у Эўразіі і росыціц пляны ўплыву на Польшчу і бытых пднімецкія землі, не зацікаўленыя ў існаванні незалежнай Беларусі.

У рахуbu ўваходзяць і транзыт энэргарэсурсаў, і двухбаковы ўплыв на Польшчу, і вяртанье межаў СССР, і інш. Агульныя інтэрэсы (як і раней) прывялі іх да супрацоўніцтва. Ганс Вік і КГБ, злучыўшы намаганыні, паспрыялі рзвалу БНФ і стварэнню ненациональнай неадраджэнскай, кантралюемай з усходу і захаду, квазіапазыцыі супраць Лукашэнкі. Падзеі гэтая адбываліся ў нас на вачах, яны ўжо апісаныя і мы добра ведаем іх сутнасць і іхны ход. Тут толькі зраблю некалькі дапайненняў. Яшчэ ў 1990 годзе ў публічнай дыскусіі пра дэмакратыю з адным амэрыканскім аналітыкам, прафэсарам Каломнійскага ўніверсітету (займаўся вывучэннем СССР) я пачуў такія аргументы: „дэмакратыя ня ёсьць самамэтай у палітыцы Амэрыкі, а толькі сродкам для забесьпячэння амэрыканскіх інтэрэсаў”.

І далей ішла размова пра Ласінскую Амэрыку, дзе дыктатарскія рэжымы і стаўленынікі абыходзіліся Амэрыцы занадта дорага. Экспарт дэмакраты ўпрасьціў задачу ўплыву: і таней, і Амэрыка сама ўвайшла ў гэтую краіны праз адчыненую дзіверы. Палітыка ёўрапейскага ліберальнага Заходу грунтуецца таксама на такіх падставах, толькі ў адрозненінне ад амэрыканскай, харктарызуецца грубым прагматызмам і бязпрынцыпнасцю ці падвойным стандартам.

Пранікненне ў краіну, якой збіраюцца дапамагаць устанаўліваць дэмакратыю адбываеца на салідарных пачатках. Яно ўзаемавыгаднае. Захад сапраўды зацікаўлены ў дэмакратыі вакол сябе, у адкрытых грамадзствах і ў магчымасці эканамічна заходзіць ў гэтую краіны праз шыроку адчыненую дзіверы, згодна міжнароднага заканадаўства, нічога не парушаючы. Аднак тут якраз хаваеца небяспека для маладых дэмакратыяў, трапіць у эканамічную залежнасць і ў падпрадкаваныне тых разбуральных працэсаў з Захаду (асабліва ў вобласці культуры), якім нацыя, павязаная чужкімі правіламі, не ў стане будзе кіраваць.

Дапамагаючы дэмакратыі, Захад зацікаўлены стварыць сярод мясцовх дэмакрататаў сваё лобі і сваё апірышча, якое будзе лёгка і беспроблемна выконваць заходнія рэкамендацыі. Для нацыянальніх салідарызаваных грамадзстваў гэта вялікай небяспекі не ўяўляе, бо кожная партыя ці група стаіць на нацыянальных кштоўнасцях і нацыянальных інтэрэсах. Тым часам на Беларусі, дзе грамадзства знаходзіцца пад прэсам чужой антыбеларускай палітыкі і штучна расколата нават у дачыненьні да асноўных каштоўнасцяў нацыі, зацікаўленае ўмяшаныне зонку можа прывесці да антынацыяналных вынікаў. Так яно і атрымалася. Кансалідацыя беларусаў супраць прамаскоўскага рэжыму на платформе Беларускага Народнага Фронту, якая пачалася ў 1996 годзе, была разбурана сумеснымі намаганынімі Захаду і Масквы, нямецкай разведкі і КГБ. Ганс Вік, непасрэдны арганізатор гэтага злачынства пад дахам АБСЭ (і пад патранатам канцлера Шродэра), ініцыятар антыбеларускай антыдзяржаўнай дзеянісці на Захадзе, цяпер пасыля ганебнага правалу Шродэра пачаў лавіраваць, рабіць нетыповыя заявы. Але як толькі ўсталюеца беларуская дэмакратычная ўлада ў Беларусі, пытаныне аб прыцягненні да судовай адказнасці гэтага дзеяча-разведчыка будзе пастаўлена арганізацыямі вольнай Беларусі.

Схема разбуэрнія беларускага супраціўлення рэжыму была простая. Пад кіраўніцтвам Віка і пад прыкрыццём АБСЭ была арганізаваная новая, кантралюемая Захадам і Масквой апазыцыя, у якую сабралі былых супольнікаў Лукашэнкі, агентуру КГБ, наўных інтэлігентаў-дэмакратоў, розных рускамоўных дысідэнтаў і прамаскоўскія партыі ад камуністу да Гайдукевіча. На гэтую справу, па прызнанні Віка, Захад патраціў каля паўтара мільёна даляраў. Ў гэты ж час быў расколаты Беларускі Народны Фронт. Раскольнікаў-прагматыкаў далучылі да вікіскай апазыцыі, якую Захад стаў матэрыяльна падтрымліваць і пропагандаваць, цягнуць у заходнюю палітыку. Тым часам Беларускі Народны Фронт як партыю нацыянальна-дэмакратычнага кірунку па старалісці ізаляваць ад заходніх палітыкі (БНФ перашкаджаў стасункам з гэбоўскай Москвой).

Палітычна прадажнае балота, якое стварылі заходнія гансвікі на Беларусі ўмацавала рэжым Лукашэнкі і акупацыйную палітыку Масквы, але як і траба было чакаць, не дало ніякіх самастойных вынікаў. Гэты паразітны нарости рэжым (адначасна штурхаючы яго нагамі) выкарыстоўвае ў сваіх інтэрэсах. Найбольш адмоўную ролю выканала „вікіскай апазыцыі” восеньню 2004 года, калі дапамагла рэжыму загнаць народ на антызаконны

рэфэрэндум пра „вечны тэрмін” Лукашэнкі. Цяпер гэтай вікаўскай групай кіруюць калякіны-лябедзькі (камуністы і былыя лукашысты), ствараюць выбарчы антураж, але сапраўдная іхная згодніцкая і шкодная роля найбольш выразна выяўляеца ў часы въбараў і рэфэрэндумаў, калі вырашаеца лёс рэжыму, маскоўскіх інтэрэсаў і прамаскоўскай палітыкі. Гэта выразна адкрылася на цяперашніх незаконных сакавіцкіх выбарах Лукашэнкі, калі новыя стаўленынікі аднялі беларусаў ад Народнага Галасавання (адзінага рэальнага шансу перамагчы рэжыму) і цалкам падтрымалі фальшивую выбарчую кампанію, у якой удзельнічалі па сцэнару ўлады (і атрымалі свае заплянаваныя тры працэнты, а потым зынівеліравалі грамадзкія пратэсты).

#### **IV. ДАРОБАК АДРАДЖЭНЬЯ.**

За мінулыя два гады нашая фрontaўская партыя дзеянічала ў рэчышчы пастаўленых задачаў і запачаткованых ініцыятываў. Вельмі важнай ініцыятывой зьяўляеца зворт у суд грамадзянаў Беларусі аб парушэнні іхных правоў у сувязі з антыканстытуцыйнымі дзеянінімі кіраўніцтва краіны па заключэнні дамовы аб стварэнні так званай „саюзной дзяржавы” з Расеяй. Гэта справа працягваеца. На Беларусі магчымасці яе ўжо практычна вычарпаныя, іск неабходна распачаць на міжнародным узроўні.

Палітычна насычаны і адказны для Фронту быў 2004 год. Практычна цэлы год. Партыя працавала над недапушчэннем удзелу людзей ў незаконным рэфэрэндуме. Быў напісаны і распайсюданы шэраг матэрыялаў, абургунтавана неабходнасць байкоту выбараў і рэфэрэндуму і даведзена да актыўнай грамадзкасці. Пазыцыя Партыі была правільнай, дзеяніні пасялядоўныя, аргументы юрыдычны і палітычны абургунтаванымі. Якраз наша пазыцыя і аргументацыя выразна адцініла злачынства рэжыму і вікаўскай апазыцыі, якія наступерак Канстытуцыйні і праву заклікалі людзей на галасаваныне і самы прынялі ўдзел у рэфэрэндуме.

2005 год у нас быў амаль цалкам прысьвечены галоўнай задачы — падрыхтоўцы да акцыі „выбары прэзыдэнта” ў 2006 годзе. Партыя прароблена істотная праца, асабліва па арганізацыйных момантах і па абургунтаванью Народнага Галасавання. Практычна супраць нас быў ужыты грубы антызаконны сілавы палітпрыём (ультыматум) пасыля таго як рэжым зразумеў небяспеку для сябе Народнага Галасавання. Немагчымасць майго легальнага прыезду на Беларусь і ўдзелу ў падзеях стала адной з прычынаў звужэння абсягу Народнага Галасавання. Хаця тыя шансы, якія засталіся, мы, нажаль, не скарысталі напоўніць. Не скорысталі найперш магчымасці лакальнай перамогі ў Менску.

За два гады пасыля 6-га Зыезду Партыя правіла дэльце навукова-тэарэтичныя канферэнцыі „Ідэалы БНР і беларуское адраджэнне” і ўсе традыцыйныя імпрэзы звязаныя з вялікімі датамі і нацыянальнымі сьвятамі.

Вялікую і паставянную працу Партыя вядзе па стварэнні і дагляду Народнага Мэмарыялу ў Курапатах. Тут хачу выказаць вялікую падзяку ўсім ахвярным працаўнікам на гэтай ніве. Робіцца моцная і важная для Беларусі і яе народу справа.

З свайго боку я працягваў фрontaўскую дзеянісць за мяжой. За гэты час праведзены шэраг палітычных спатканняў і выступаў на Польшчу, Летуве і ЗША, напісаны дзесяткі артыкулаў абеларускай палітыцы, выдадзена некалькі брашураў (у тым ліку „Беларуска Расейская вайна” і „Прамаскоўскі рэжым”) і кніга палітычнага зьместу пра Антона Шукелойца, выдаваўся часопіс „Беларуская Ведамасць”. (Тут я не залічваю творчую працу, паэму „Вялікае Княства” і іншыя). Таксама ў 2005 годзе выдадзена ў ЗША некалькі нумароў газеты „Беларуская Салідарнасць за мяжой”, арганізавана аднаўленыне выдання газеты „Беларускі Час” у Нью Ёрку і выдадзены першы нумар. Рэгулярна з пазыцыі Фронту прымай ўдзел у сходах эмігранцкіх арганізацый (БАЗА, Прэзыдым Рады БНР, Таварыства Беларускай Культуры ў Летуве і інш.), дзе выступаў з дакладамі абеларускай Фронту і сітуацыі ў Беларусі. Адначасна разам з групай беларускай моладзі ў Нью Ёрку займаўся арганізацыяй беларускага адраджэнскага Інтэрнэту. Створна і дзеянічна афіцыйная старонка партыі БНФ і некалькі аматарскіх старонак, створана індывідуальная афіцыйная старонка і іншыя. Лічу, што Фронт павінен надаваць вялікую ўвагу гэтай справе і дзеянісці ў электроннай інфармацыі.

## **V. ПАЗЫЦЫЯ И ПЭРСПЭКТЫВЫ.**

Гаворачы пра нашую пазыцюю нагадаю, што Беларускі Народны Фронт — гэта вынік палітычнай дзеянасці беларускага народа. Фронт ствараўся самастойна, абапіраўся на беларускіх людзей і на свае структуры і дасягнуў мэты, ліквідаваў КПСС у Беларусі і вярнуў незалежнасць краіны. Існаванье Захаду і заходніяя палітыкі тады нас моцна не турбавала (хоць мы заўсёды аналізувалі яго пазыцыю), бо ніводная асоба адтуль, дзякую Богу, не прыяжджа да нас са сваімі прапановамі. Захад тады спадзяваўся яшчэ на Савецкі Саюз і падтрымліваў Гарбачова.

Гэта я ўспамінаю невыпадкова, каб нагадаць, што наш нацыянальны лёс ёсьць у нашых руках і ўладкаваць нашу беларускую будучыню можам толькі мы, беларусы, і ніхто іншы. Сіла ў нас самых і сіла наша. Але мы не павінны выключаць кантактаў і салідарнасці з нашымі суседзямі і з нашымі прыхільнікамі на Захадзе. Усё мусіць быць адекватным і ў межах салідарнай палітыкі.

Рэальнасць і сітуацыя паказвае, што найбліжэйшымі прыхільнікамі незалежнай нацыянальнай дэмакратычнай Беларусі з'яўляюцца Польшча і Украіна, а таксама балтыйскія краіны. Праўда, польскія палітыкі, якія цяпер ва ўладзе, маючы акрамя ўсяго, дакладную інфармацыю, крыху памыліліся і забытага сябе дэкларацыяй супрацоўніцтва з групойкамі „вікаўскай апазыцыі”. Таму спадзяемся ад іх неўзабаве адекватнай пераацэнкі сваёй пазыцыі. Тоэ, што краіны былой Рэчы Паспалітай і акрэсленай намі БЧС выказваюць салідарнасць з нацыянальна-дэмакратычнай Беларусяй — гэта абумоўлена аб'ектыўнымі палітычнымі прычынамі і адначасова ёсьць добры знак, які паказвае, што як толькі Беларусь вызваліца ад прамаскоўскага акупацыйнага рэжыму, цэнтральна-усходняя Эўропа салідарызуе разам, пачненца фармаваныне ўсходніяя садружнасці. Наша ідэя БЧС ужо завалодала разумамі ўсходнеўрапейскіх лідэраў. Астатнія — пытаныне часу.

Тым ня менш, як эўрапейская краіна, мы павінны выяўляць прыхільную пазыцыю да Эўразіяzu і стаяць тварам да Эўропы. Вольная дэмакратычная Беларусь павінна будзе супрацоўнічаць з Эўразіязам не съяшаючыся туды ўступаць, і тварыць салідарнасць Усходніяя Эўропы.

Ва ўнутранай палітыцы, як я ўжо адзначыў, наша апора павінна быць на платформу „Беларуская Салідарнасць” і на кансалідацыю людзей ва-кол беларускай нацыянальнай ідэі. Рэжым лягчэй перамагчы абапіраюцца на салідарную нацыю. Але перш за ёсё павінна быць арганізаваная авангардная салідарная сіла, што трymае съяг народнага адзінства. Раней такоі сілай быў Беларускі Народны Фронт. Пасля расколу БНФ ні адна з частак ужо аб'ектыўна (фармальная) ня будзе прынята народам за аснову адзінства (бо адзінства раскалолася). Для праправы становішча намі створана „платформа народнага юдэнія — Беларуская Салідарнасць”. Але павінна быць дзеянасць. Беларусы цяпер, як і тыбетцы, робяцца сусьеветнай нацыяй. Змаганье за Беларусь перанесена таксама і ў эміграцыю і адбываецца на трох кантынентах.

Паўстае задача аб'яднанья ўсіх беларускіх адраджэніцкіх сілаў на Бацькаўшчыне і ва ўсім сьвеце, каардынацыя і злучэнне працы дзеля незалежнасці і волі Беларусі. Фактычна ў беларускім сьвеце існуе рэальная і актыўная пазыцыя, якую можна акрэсліць як „Беларускае народнае адраджэнне”. Трэба зрабіць толькі крок, каб ператварыць яе ў мэтанакіраваны, сусьеветны беларускі рух. Каардынатарамі гэтага руху магла бы стаць Кансэрватыўна-Хрысціянская Партия — БНФ зь яе палітычнымі і тэхнічнымі (інтэрнэтнымі) рэсурсамі.

Гэтую ідэю я прапанаваў бы сябрам Фронту абмеркаваць пасыль Зьезду ў спакойных абставінах, у тым ліку і ў беларускім інтэрнэце. У бягучым годзе ў выніку станоўчага падыходу і належных ацэнак магчымасцяў, мы маглі бы сабраць Фронтаўскую партыйную канферэнцыю пасывчаную гэтай праблеме — беларускага народнага юдэнія перад абліччам пагрозы існаванью дзяржавы і нацыі. Трэба ўлічыць што пасыль рэалізацыі трэцяга тэрміну Лукашэнкі гэта пагроза і агрэсіўнасць Масквы рэзка павялічліся. Відавочнымі сталі імкненыні рэжыму поўнасцю ліквідаваць грамадзянскую супольнасць у Беларусі (згодна з ужо аб'яленымі распрацоўкамі Масквы) і зачыніць нашу партыю, шляхам стварэння фармальных прычы-

наў. Мы павінны ўлічваць пагаршэнне рэжыму і падрыхтоўку чарговай палітычнай агрэсіі з Рәсей.

У любых абставінах, аднак, мы павінны памятаць цяпер пра нацыянальна-асьеветніцкія задачы нашай дзеянасці. *Без нацыянальнай асьветы грамадзства перамога над акупацыйным рэжымам і антыбеларускай уладай недасягальная.*

Паважаныя фронтаўцы, наперадзе яшчэ цяжкае змаганье, але і съвестная перамога. Беларусь была, ёсьць і будзе жыць! Наша праца яшчэ дасць вялікі плён. Не апускайма рук, майма съмеласць і цярпеньне. Заўтра у вольнай Беларусі!

### **Зянон Пазыняк**

*Старыня Беларускага  
Народнага Фронту „Адраджэнне”  
і Кансэрватыўна-Хрысціянской  
Партыі -- БНФ*

27 траўня 2006 г.

## **БЕЛАРУСЫ ПАВІННЫ РЫХТАВАЦЦА ДА ВАЙНЫ З РАСЕЙ . МАСКВА ПЛЯНУЕ АНЭКСЮ**

Дырэктар расейскага Цэнтра стратэгічных даследаванняў Андрэй Піянткоўскі ў інтэрв’ю радыё Свабода адзначыў, што ў Крамлі саспей „цвёрды плян завяршыць апошні тэрмін прэзыдэнцтва Уладзімера Пуціна рэальным „аб'яднаннем” зь Беларусью. „Гэта вельмі вялікая памылка,— асьцерагаеца Піянткоўскі,— за 10 гадоў у Беларусі ўзыніка нацыянальная самасвядомасць. Нават калі Лукашэнка паабяцае аб'яднаць Беларусь з Расеяй, гэта выкліча вельмі сур’ёзны крызіс. Я спрабую гэта патлумачыць у Маскве, але там настолькі ў нафтавым і газавым чацзе, што ня хочуць лічыцца з абсалютна відавочнымі аргументамі”. Паводле Піянткоўскага, Расея ў сваёй спробе праглынуць Беларусь ідзе да вялікага правалу.

Набліжаецца час, калі беларусам трэба ўзяць у руку зброю і пахаваць агрэсіўную імперию пад яе ўласнымі друзамі.

**Тамаш Ракса**

*(Паводле радыё Свабода, 4 траўня 2006)*

## **ВЫКАЗВАНЬНЕ АГЕНТА**

У Вільні на травенскім форуме кіраўнікоў краінаў у рамках міжнароднай Віленскай кафэрэнцыі-2006 „Агульнае бачанье дзеля агульнага суседства” выступаў былы кіраўнік расейскай тэлекампаніі НТВ штатны агент Лубянкі (рассакрэчаны генэралам Каржаковым) а цяпер „палітычны аналітык” Яўгеній Кісялёў.

Ён сказаў: „Расея паспрабуе праглынуць Беларусь, стварыць унітарную дзяржаву, куды цяперашняя незалежная Беларусь увайшла бы на правах аўтаномнай рэспублікі ці якога-небудзь „Беларускага краю”.

**Тамаш Ракса**

## **VII ЗЬЕЗД КАНСЭРВАТЫЎНА-ХРЫСЦІЯНСКАЙ ПАРТЫІ — БНФ І IX ЗЬЕЗД БЕЛАРУСКАГА НАРОДНАГА ФРОНТУ „АДРАДЖЭННЕ”**

27 траўня ў Менску адбыўся VII Зьезд Кансэрватыўна-Хрысціянской Партиі — БНФ і Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне”. Сойм

заслухаў палітычны даклад сп. Зянона Пазыняка, Старшыні Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ, — „Заўтра ў вольнай Беларусі”. Са справа здачнымі дакладамі выступілі намеснікі старшыні Фронту і Партыі, сакратары Управы і кіраунікі камісій. Былі амбэркаваны сітуацыя ў Беларусі і за межамі, вынікі і задачы дзеянасці Фронту і Партыі. Выступілі таксама дэлегаты Зыезду з розных рэгіёнаў краіны, якія распавялі аб сітуацыі ў Беларусі і працы рэгіянальных арганізацый Фронту і Партыі. У адпаведнасці са Статутам былі праведзены выборы Старшыні, намеснікаў і Сойму Фронту і Партыі. Старшынём Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ быў абраны сп. Зянон Пазыняк. Намеснікамі старшыні дэлегаты абрали сп. Юры Белен'кага (выканалаўца абавязкаў старшыні ў Беларусі) і сп. Сяргея Папкова. Быў таксама абраны Сойм Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ у складзе 38 сяброў. У выніку дыскусіі была прынята таксама рэзылюцыя „Абараніць незалежнасць Бацькаўшчыны”. Зали, у якой адбываўся Зыезд, была ўпрыгожана нацыянальнымі Бел-Чырвона-Белымі сцягамі і выявамі гербу „Пагоня”. Прапу Зыезду дэлегаты распачалі і завяршилі съпіваньнем гімну „Магутны Божа”.

*Інфармацыйная камісія Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ*  
27 траўня 2006 г. Менск

## **АБАРАНІЦЬ НЕЗАЛЕЖНАСТЬ БАЦЬКАЎШЧЫНЫ**

**VII Зыезд Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ,  
IX Зыезд Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне”.**  
**Рэзалюцыя**

Беларусь знаходзіцца ў цяжкім нацыянальным, палітычным і гаспадарчым становішчы, якое мы называем рэжымам унутранай акупацыі. Бо дзяржаўная ўпада, зь ведама і пры садзеяньні А. Лукашэнкі, апанаваная спэцслужбамі Рэспублікі, а сам кіраунік выкананічай улады Беларусі праводзіць адкрыту прамаскоўскую і антынацыянальную палітыку, накіраваную ў канцовым выніку на ліквідацію дзяржаўной незалежнасці Беларусі і структурнае разбурэнне беларускай нацыі.

Зачыненая беларуская школы і вучэльні, зынішчаны беларускамоўны пэрыядычны друк і зымніца кнігадрукаваньне. ліквідаваная свабода беларускага слова і свабода беларускай інфармацыі, разбурана прадпрымальніцтва; у катастрофічным становішчы сельская гаспадарка, дэградуе эканоміка: адсутнічаюць дэмакратычныя выбары і дэмакратычнае заканадаўства.

Рэжым вынішчае ўсё беларускае, замахнуўся ўжо на Саюз пісьменнікаў, на моладзь, на Быкава і Скарыну, пад камандай Масквы імкнецца цалкам ліквідаваць грамадзянскую супольнасць у Беларусі, насаджае ўзамен антыбеларускія, антыграмадзкія, расейска-фашисткія арганізацыі.

Рэжым пад цікам Масквы рыхтуе ўядзеніе на Беларусі расейскіх грошей. Фактычна адбылося падпарафированье Маскве беларускага войска. Пад звон заявай пра нібыта „нацыянальны інтарэсы” плянуюць здачу беларускіх стратэгічных прадпрыемстваў расейскаму капіталу. У бліжэйшы час, пры зьяўленыні зручнага моманту, Москва плянует прымусіць рэжым правесыці чарговы незаконны і ашуканкі рэфэрэндум аб так званым „канстытуцыйным акце”, у выніку прыняцця якога Москва атрымала б адкрытую дарогу для інкарпацыі Беларусі. Сітуацыю трэба ацэньваць сур’езна, як праблему жыцця ці съмерці. Усе беларусы павінны ўсъвядоміць, што страціўшы дзяржаву і незалежнасць, яны страцяць ўсё, бо перастануць быць гасладарамі на сваёй зямлі. Іхняе існаваньне і жыццё будзе вырашаны іншыя — расейскія кагэбісты, крымінальнікі, чыноўнікі і алігарты, якім лёс Беларусі і беларусаў на

тое што абыякавы, але і ненавісны. Съмерць у расейскім войску і на расейскіх войнах — гэта яшчэ не ўсё, што беларусаў чакае пасля страты Беларускай дзяржавы.

З выказваньняў і пісаньняў цяперашніх расейскіх палітыкаў і аналітыкаў вынікае, што плянуюць выціснанне беларускага насельніцтва ў Сібір і адданыя нашай зямлі чужакам. Расей кіруе цяпер НКВД-КГБ. Мы памятаем што яны рабілі з людзьмі ў 20-х — 30-х — 40-х гадах, назіраем што яны робяць цяпер і ведаю на што яны здольныя. Беларусы, абараняйма сябе, сваю будучыню, сваю зямлю, сваю дзяржаву, свой народ!

Недапушчынне рэфэрэндуму аб так званым „канстытуцыйным акце” ёсьць першачартовая задача ўсяго беларускага грамадзтва. Калі ж такі рэферэндум будзе народу навязаны антынацыянальным рэжымам і Москвой, беларускі народ мусіць выкарыстаць эфектыўныя дзеяньні ў абарону незалежнасці Бацькаўшчыны.

Беларусы мусіць цяпер змагацца за абарону незалежнасці дзяржавы на ўсіх узроўнях дзеянасці, ва ўсіх сферах жыцця і ва ўсім съвеце. Нельга пакідаць без адказу ніводнай зынявагі суверэнітэту, ніводнай антыбеларускай вымовы, нікіх, нават дробных, закідаў супраць Беларусі. Мусіць быць створана атмасфера і дух змагання за вольную Беларусь. Барацьба за абарону Бацькаўшчыны спрыяе згуртаванню людзей. Змагацца трэба. Формай змагання павінна стаць Беларуская Салідарнасць. Усе беларусы павінны падтрымліваць адзін аднаго, абараняць волю і незалежнасць Айчыны. Гэта дарога да нацыянальнай сілы. І толькі калі створым такую беларускую сілу, толькі тады здолеем ажыццяўіць перамену ўлады, скончыць з прамаскоўскім рэжымам, вярнуць справядлівасць і павагу людзям, палепшиць жыццё ў сваёй краіне і гарантую яе свабодны, шырокі і сьветлы шлях.

27 траўня 2006 г. г. Менск

## **ПАСТАНОВЫ**

Прынята на 6-м Зыездзе

Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыі — БНФ.

Пацверджана на

VII Зыездзе Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыі — БНФ

**Аб абавязку сяброў Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыі — БНФ (Партыі — БНФ) у падтрымцы палітыкі Партыі і аб адказнасці за выкананыне палітычных рашэнняў і праGRAMмы Партыі.**

Пацвярджаючы актыўную палітычную пазицыю і адпаведнасць, Праграме Партыі БНФ. VII Зыезд Кансэрватыўна-Хрысьціянской Цартыі — БНФ пастанаўляе:

1. Сябры Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыі — БНФ павінны выконваць палітычныя рашэнні кіруючых ворганоў Партыі палажэнні Праграмы Партыі, дзейнічаюць у рэчышчы гэтай Праграмы і палітычных рашэнняў.

Актыўнае адмаўленыне ад выканання палітычных рашэнняў кіруючых ворганоў Партыі і Праграмы Партыі, актыўнае адмаўленыне ад палітычнай дзеянасці альбо выступленыне супраць палітыкі Партыі і Праграмы Партыі не адпавядае вобразу сябра Партыі і сэнсу ягонага сяброўства ў партыйнай арганізацыі.

2. Структуры Партыі (пры неабходнасці! — асобныя сябры Партыі) павінны давадзіць справа здачны інфармацыю кірующим ворганам Партыі аб працы па палітычных праграмах і аб ажыццёўленых мерапрыемствах.

3. Кантроль за выкананнем гэтай Пастановы, распрацоўку парадку яе ажыццёўлення і прыняццце заходаў па яе выкананні (у тым ліку — па сяброўству ў палітычнай арганізацыі) ускладаеца на Сойм Партыі.

27 траўня 2006 г.

Прынята на 6-м Зыбэзде  
Кансэрватыўна-Хрысціянскай Парты — БНФ  
Пацверджана на VII Зыбэзе Кансэрватыўна-Хрысціянскай Парты — БНФ

## Аб разьвіцці Партыі БНФ

Улічваючы грамадзка-палітычныя; абставіны ў краіне, асаблівасці сацыяльна-адміністрацыйнай структуры грамадзтва і патрэбы партыйна-разьвіцця, VII Зыбэз Кансэрватыўна-Хрысціянскай Парты — БНФ (Партыі БНФ) пастанаўляе:

1. Лічыць апраўданым стварэнне адмысловых (тэматычных) камісіяў і пастанінна дзеючых сэмінараў пры Сойме Партыі БНФ (з філіямі ў іншых месцах) на правах першасных арганізацый (суполак)

2. Распрацоўку парадку дзеянасці адмысловых (тэматычных) камісіяў і пастанінна дзеючых сэмінараў, арганізацію і кантроль усклашчыць на Сойм Партыі БНФ.

27 траўня 2006 г.

## РЭГІСТРАЦЫЯ ФРОНТУ.

(Урывак з устанінаў)

Нягледзячы на тое, што Народны Фронт утварыўся ў 1988 годзе, даволі доўгі час камуністычны ўлады адмаўляліся яго афіцыйна рэгістраваць. Займацца рэгістрацыяй Фронту ўзяўся адзін з намеснікаў старшыні Юры Хадыка.

Час ішоў, а справа ня рухалася. Масавая і адзіная на той час палітычная арганізацыя ня мела юрыдычнага статусу. Ужо адбыўся першы шматтысячны Чарнобыльскі Шлях, была адкрыта прауда пра Чарнобыль. Фронт жыў і дзейнічаў. Была ўтворана Чарнобыльская камісія Беларускага Народнага Фронту, якую ўзначаліў Генадзь Грушавы. Міжнародны аўтарытэт і вядомасць Фронта ўзрасталі. Чарнобыльская камісія Фронта пачала пасыплюхова дзеянічаць. Беларускіх дзяцей запрашалі на аздараўленні ў розныя заходнія краіны. Савецкай дзяржаве нікага даверу з боку гэтых краінаў не было. Давяралі толькі Фронту. А Фронт на гэты час усё яшчэ ня быў зарэгістраваны і юрыдычнага статусу ня меў.

Раптам мы даведаліся, што Генадзь Грушавы зарэгістраваў сваю арганізацыю, узяўшы фронтаўскі назоў „Дзеці Чарнобыля”. Скарыстаўшы аўтарытэт Фронта, ён паступова адыйшоў ад Фронта і пачаў самастойную дзеянасць.

Пытаныне аб рэгістрацыі ўзынімалася ледзь ні на кожным паседжанні Ўправы Фронта, але зь месца ня рушылася нічога. А потым спадар Хадыка зрабіў заяву, што, маўляў, у сучасных умовах зарэгістраваць Фронт немагчыма.

Пазыняк пачаў падбіраць іншых людзей, якія б выканалі задачу. Аднойчы да мяне звярнулася дэпутат Вярохойнага Савета Галіна Сямдзянава з прапановай узяцца за гэтую справу. Я пагадзілася.

Справа была няпростая. Сфармавалася група, у якую ўвайшлі яшчэ Вера Чуйко і Уладзімер Анцулевіч.

Найперш мы зрабілі візит у Мін'юст каб высьветліць прычыны адмовы ў рэгістрацыі Фронта. І тут высьветлілася, што супрацоўнікі Мін'юста, аказваеца, „вельмі хадзелі б нас зарэгістраваць”. Але ж, паглядзіце, маўляў, самі. Ці ж можна такія дакуманты разглядаць і вынесці становішча рашэнне. Па-першае, яны былі зроблены надзвычай неахайна, па-другое, не былі выпраўленыя заўлагі Мін'юста. Датаго ж (як паведаміў нам адзін супрацоўнік Мін'юста) спадар Ю. Хадыка падчас перамоваў паводзіў сябе надзвычай груба, нават замахваўся крэслам на супрацоўнікаў.

Мы пераглянуліся: верыць яму мы не збраліся. Але прагледзеўшы дакуманты, якія спадар Хадыка прадставіў у Мін'юст, пераканаліся, што сапраўды, зарэгістраваць арганізацыю па гэтых дакумантах было немагчыма. Выглядала ўсё вельмі дзіўна. Не абмяркоўваючы доўга гэтае пытаныне, распачалі працу. Хутка ўсё дакуманты, якія патрэбныя былі для рэгістрацыі, былі дапрацаваныя.

Тады Мін'юст выставіў патрабаваныне прадставіць Праграму Фронта. Закон гэтага не прадугледжваў. Было зразумела, што прадстаўляць Праграму бессэнсоўна, гэта пацягне блясконцыя „папраўкі” Мін'юста, якія прадстаўляюць інтарэсы ўладных камуністаў. Справа з туپіку ня выйдзе. Мы запярэчылі: Праграма была апублікаваная ў друку, і па закону — гэтага дастаткова. Ведаючы, што апублікаваць Праграму было на той час немагчыма, чыноўнік з радасцю ўчастніці за гэты аргумент: „Вельмі добра. Прынясіце мне хоць адзін экзэмпляр газэты, дзе была надрукавана вашая Праграма. Гэтага тады сапраўды будзе дастаткова.”

— Добра, — пагадзіліся мы, — заўтра нараніцы вы атрымасце газэту, — і абмяняўшыся нацягнутымі ўсъмешкамі, выйшлі з кабінету.

Мы былі ў жаху: дзе ж узяць гэты „хочь адзін экзэмпляр” газэты з Праграмай Фронта, калі яго не існуе ў прыродзе?

Але нічога ня зробіш: зарэгістраваць Фронт трэба, ня глядзячы ні на якія перашкоды. Кропка.

Заставалася адзінае спадзяваныне на зарэгістраваную газэту „Навіны БНФ”, заснавальнікам якой быў Зянон Пазыняк. Яна друкавалася за межамі Менска. Гэта значыць, трэба было тэрмінова зьбірацца і за ноч зрабіць гэты „хочь адзіны экзэмпляр”.

Мая задача заключалася ў tym, каб назаўтра не съпяшаючыся, спакойна прыйсці ў Міністэрства і раёнадушна пакласці газэту на стол чыноўніка. Астатнія павінны былі займацца самой газэтай, ня спаць ноч, але прывезьці яе нараніцы ў Менск.

Менавіта так і здарылася. (Як удалося за ноч зрабіць, аддрукаваць і прывезьці ў Менск газэту — друкарская тэхніка ж тады была вядома якая — гэта асобнае фантастычнае апавяданьне). На раніцы я аднесла ў Мін'юст газэту, паказваючы відам: „Ну бачыце, мы выполніваем свае слова. Цяпер выконвайце свае і вы.” У Мін'юста не засталося выхаду.

Праз нейкі час мы атрымалі Пасведчаныне аб рэгістрацыі Фронта.

Галіна Пазыняк

1998 г., Варшава

## ЗЯНОН. ВЫБРАНЫЯ ВЕРШЫ

### Гара

Усё звычайна тут і проста.  
Вось наш узгорак, што за лесам.  
Люблю адсюль глядзець удалачынь,  
Сярод палёў, жытоў і пералескаў,  
На самай кромцы небаспаду,  
У мгле блакітнай і смузе  
Таемны, мройны і далёкі  
Хвойны лес сінег.  
Гара ўзвышаецца над ім.

### Што за гара? —

Так прыцягальныя яе абрэсы,  
Так вабяць да сябе.  
Пайду ў шлях, спазнаю  
І на вяршыню ўзыйду.  
Наперад гляну  
І азірнуся ўсьлед сваёй дарозе,  
Каб ацаніць набытак для души.

І вось прыйшоў і азірнуўся.  
Сярод палёў, жытоў і пералескаў,

На самай кромцы небаспаду,  
У мгле блакітнай і смузе  
Далёкі, мройны і знаёмы  
Таенна хвойны лес сінег  
Гара ўзвышаецца над ім.  
І прыцягальны яе абрэсы  
Так вабяць да сябе...

1983 г., Суботнікі

## Жнівень

Ноччу з поўначи цёплы вецер павеяў,  
Прынёс чорныя хмары.  
Не ўвядзе мяне ў зман  
Цёплы вецер паўночны ў жніўні.  
Вось і ранак пачаўся халодным дажджом.  
Белая пара стаіць над Гаёй.  
Тлумы чорных шпакоў паляцелі на ржышча.

1983 г.

## Прыцемак халоднай восені

Запаліся зоркі ў небе,  
І холад павеяў з цёмных палёў.  
За плячымя агні і цяпло пад страхой.  
Тварам да ветру стаю.  
Пах бульбянішча, мерзлай зямлі адчуваю.  
Пошум крыльяў вышэй верхавін —  
Шэрый гусі лятуць.

1984 г.

## Яблыневае лісьце

Рэдкае лісьце яблынь  
Відаць праз гардзіну вакна.  
Трапечча на ветры.  
Ярка мігціца скрэзь іх неба сівое.  
Холадам вее.  
А толькі ж учора нябёссы цвілі,  
І хадзіў я ў духмянную цену,  
І спадалі пялётскі ў травы.

13.09.1984 г.

## Асеньні змрок над Клявой

Гадзюкай плыве Клява  
з Клявіцы ў Гаёю  
І зынікае ў змрок.  
Як луска, звязе стужка яе  
    ў асеньніх лугах.  
Лес кляновы даўно не шуміць.  
Зынік дазваныя, пасох.  
Спахнелі пашчэмкі дзікоў на кары.  
Толькі верас і жоўтыя травы шумяць,  
І кустоўе лазы.  
Хаваецца сонца ў чорнай ральлі.  
Патухаюць чырвоныя хмары,  
Сінеюць, бягуць над лясамі.  
Вечер птушкай начной  
Над халоднай вадой  
адлятае.

1984 г.

## На магіле Багдановіча

Пад дрэвамі,  
дзе цень халодных  
надмагільляў  
Каток ласкавы падышоў  
І замурлыкаў ля наги.

1992 г., Ялта

## Маўзалей Джаныке Ханум, 1437 год

Разрабаваны расейцамі.  
За плату  
    аглядаюць нашчадкі  
Брыдоту продкаў.

1992 г., Бахчысарай

## Цёплая нач

Калісці даўно, у апошнюю нач жніўня, я прыишоў на бераг  
Дрыгнят. Вечер з гаркавым дымам прынёс з палёў подыхі восені, і такая журба наплыла на мяне. Шкода, што канчаецца лета, што так хутка праносіцца час... Можа там, на другім канцы Свету, за мільярдамі зор, такі ж, як і я, на беразе возера. Ці спаткаемся мы калі з табой? І тады напісаў я сабе:

Нябачныя хвалі шумяць,  
І конікі ў палыне.  
А як там?  
Над магілай  
    забітага сябра.

1987 г.

## Творцы

Нават малы творца  
Можа стаць геніям для съвету  
У вялікага народа.  
І нават геній съвету  
Будзе нікім  
    у народа слабога.  
Бо вялікім не нараджающа.  
Вялікім робяцца,  
Калі народ хоча вялікіх.

## Пуга

Ідучы па дарозе,  
Я спаткаў чалавека.  
Ён быў вельмі яшчэ малады.  
А, можа, і стары.  
Бо крычаў, як юнак  
І казаў, як мудрэц:  
„О, воля! Свабода!  
О, съветлы дзень народны!  
О, Беларусь!  
О, Беларусь, мая шыпшына!  
О, цвёт наш бел-чырвона-белы!”  
І так хораша мне было яго слухаць.  
„Пойдзем, — кажу, — змагацца  
За волю, за долю.  
Пойдзем — за Беларусь!”



Белы Бусел.

„Ужо йдзэм, — сказаў чалавек.—  
Я йду табе ўсьлед.  
Рушайма! Пайшлі!  
Без аглядкі, да зор!”  
І вузкай кручастай дарогай  
Мы йшлі пад гару.  
Абсыпалі каменьне ногі мае.  
Зацінаў мне дыханьне пыл —  
Але йду.  
Вось і вечар ужо.  
Цымнене каменнай дарогі брыло.  
Азірнуўся назад —  
За плячыма нікога ў мяне не было.  
Тады збоку  
Убачыў я йшчэ аднаго  
Ён хораща граў і съпяваў пра свабоду.  
— Каго любіш? — пытаю яго.  
— Люблю Беларусь.  
— Дык пайшлі ваяваць.  
— Я б пайшоў, але ж могуць забіць.  
Толькі я павярнуўся ісьці,  
Ажно бачу,  
Што трэці відаць чалавек.  
Ён сядзеў на скале  
І ўзіраўся пад ногі.  
— Ці хочаш свабоды? — пытаю яго.  
— Хачу, — кіёнуў чалавек у адказ.  
— То пойдзем, — кажу.  
— Як пайду, тады што мне за гэта дасі?  
„І што б мне было яму даць?” —

Думаў я, адыходзячы прэч.  
Аж тут бачу  
Шырка рукі раськінуў  
І нагамі ў даліну  
Віцька ляжыць праз дарогу.  
— Здароў, Віцька! — кажу. — Беларусь любіш?  
— Люблю.  
— Свабоды хочаш?  
— Ага.  
— А ці хочаш, каб даў?  
— Хачу, — ажывіўся Віцька.  
— Чакай, дам.  
Сказаўшы гэта, я ззвіў добрую пугу,  
І, съпераразаўшы Віцьку,  
Пагнаў яго перад сабой да свабоды.  
От гэтак, думаю, і дойдзем,  
Дойдзем мы да Беларусі.

2004 г.

### Парсюк

Віцька з Вулькай  
Парсючка шаравалі  
(Чысьценькі-беленькі).  
А ён на вуліцу выскачыў  
Ды ў гразь — хрась.  
І рохкае сабе, рохкае,  
— Ну і сывіння, падла, —  
Сказаў Віцька.

2004 г.

## **Разумныя людзі**

Як добра,  
Калі гаворыш з разумным:  
І час не змарнуеш,  
І розуму набярэшся.

\* \* \*

І тое праўда:  
Лепш з разумным памаўчаць,  
Чым з дурнем нагаварыцца.

\* \* \*

Школьнага сябра спаткаў.  
Пагаварылі і разышліся.  
Разумныя людзі шмат не гавораць.

1995 г., Менск

## **На съвітаньні прачнічуюся**

*Жонка атрымала кепскую вестку з Радзімы і плакала цэлы вечар. Потым я напісаў:*

А вось і раніца  
на чужынё.  
Ты ящчэ пасыпі,  
мая любімая.  
Ня бойся — Беларусь жыве.

2002 г.

## **Насталыгія**

Як уцячы мне ад вас,  
Калі вас няма?  
Карціны мінулай пары.

2002 г.

\* \* \*

У моры шэрасыці і чужыны  
Успамажэнне дае  
Толькі Айчына,  
Светлы вобраз яе ў душы  
І найвялікшы Бог.

(З цыклу „Чужынá”) 2002 г.

## **ТРАВЕНЬСКІ СОЙМ**

14 траўня ў Менску адбыўся чарговы Сойм Беларускага Народнага Фронту „Адражэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ. Сойм заслушаў даклад сп. Зянона Пазняка, Старшыні Беларускага Народнага Фронту „Адражэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыі — БНФ, — „Ветрык, вей!”:

„Падзеі апошніх месяцаў паказалі, што ў беларусаў ёсьць добры патэнцыял будучыні і нацыянальнага Адражэння. Гэта выявілася ў актыўнасці моладзі, у яе гатоўсці змагацца з рэжымам за вольную Беларусь. Зразумела, што ворагі беларушчыны будуць імкнущы першым чынам задушыць гэтае абуджэнне. Дзеяньні палітэхнолягіяў мы ўжо бачым. Таксіка тая ж тыпова лубянская: падстаўная фігуры, падстаўная аргані-

зацы, фальшывыя пісці дэмагарныя ідэі, імітацыя змагарнай дзейнасці, безадрасны агульнадэмакратычны рамантызм і адвод грамадзкай энэргіі ў сяляпы завулак, у апэндыкс. Узорны прыклад — існаванье эклектычнага „Зубра” (аналігічную арганізацію стварылі ўжо на Украіне, будучь змагацца за дружбу з „демократическай Российской”).

Праект адводу рэвалюцыі ў апэндыкс, які нядаўна агучылі „дэмакраты” з „апазыцыі”, характарызуецца, дарэчы, надзвычайнай прымітывнасцю і разылічаны ў асноўным на дэнацыяналізаваных і нясьпелых людзей з маладзёвага асяроддзя. Прапануюць ствараць на вуліцах, і ўвогуле ў горадзе, імгненныя тэатралізаваныя сітуацыі (флэш-мобы) і адразу разъягаяцца. Дзеля гэтакай рэвалюцыі аб'явілі пра распуск „Зубра” (які ў асноўным мазаў сцэны рассейшчынай) і вырашылі перакваліфікаваць яго на „мобышмобы”. Усё гэта выглядае несур’ёзнымі дзіцячымі гульнямі і паказвае на ўзровень людзей, якія за ўсім стаяць. Гэтая тэхналёгія — працяг парцянкі (джынсы). Галоўнае — любымі способамі адцягнуть беларускую моладзь ад нацыянальнага змагання, ад нацыянальнай ідэі, ад Бел-Чырвона-Белага Сцяга, ад разумення расейскай пагрозы, ад нацыянальнага Адраджэння. Задача відавочная — збесьці новае пакаленіне моладзі, якая заяўляла пра сябе ў сакавіку гэтага года.

У сувязі з гэтым у каторы раз паўтаруся: нацыянальная асьвета людзей, беларускае асьветніцтва ёсьць і павінна быць нашым пастаянным прыярытэтам. Вайна за Беларусь вядзеца ўсімі способамі і ва ўсіх кірунках, але вынік гэтай вайны будзе залежыць ад перамогі ў сувядомасці.

Аб канкрэтных мэтадах нацыянальнага маладзёвага змагання я ўжо коротка пісаў раней. У бліжэйшы час пастараюся гэта сістэматызаваць. Стратэгічнай ліній павінна стаць „Беларуская Салідарнасць” і Адраджэнне. Тактычна трэба скарыстаць мэтады арганізацыі і спосабы дзейнасці Камітэтаў абароны ў запачаткованым намі трэх гады таму БКА (Беларускі Камітэт Абароны). Галоўнае, што ў цяперашніх беларускіх умовах гэты мэтад інштравізуе шырокую дзейнасць агунтуры. Рэжым ня здолее скрыстаць напоўніцу важную сваю зброю”.

З дакладам выступіў сп. Сяргей Папкоў, намеснік старшыні Партыі і Фронту. Ён распавёў пра апошнія агрэсіўна-імпэрскія заявы Крамля. Пуцін і ягона атакэнне абвясцілі чарговы ўльтыматум Беларусі. Заява цынічна адкрытая: падвышаем кошты на сібірскі газ і патрабуем, каб Беларусь уключылася ў склад Рәсей. Дзесяць гадоў таму, у 1996 г. расейская імпэрыйа ўжо выстаўляла нам ультыматумы. Тады змагарны народ выйшаў на вуліцы Менска і абараніў сваю незалежную дзяржаву. Цяпер агрэсары разылічваюць, што пісці апазыцыі ўдалося разбурыць народны супрапоціў, што расейскі імпэрыялізм лёгка завалодае нашай краінай і нашымі нацыянальнымі багацьцямі. Але патрыёты Бацькаўшчыны будуць арганізоўваць супрапоціў агрэсіі. Уесь цывілізаваны сьвет ужо ўбачыў, што Рәсей ахоплена цяжкім эканамічным і сацыяльным крызісам, аб чым вымушчаны казаць у сваіх выступах нават Пуцін. У анексіі Беларусі і захопе яе чалавечых, тэхналагічных і натуральных рэурсаў Крэмль бачыць магчымасць перадолець крызіс. Але беларусы не пагодзіца быць матэрыялам для вырашэння чужых проблем. Беларуская Салідарнасць — шлях нашага народу да вызвалення.

Выступіў сп. Валеры Буйвал, сакратар Управы Фронту і Партыі. Ён таксама нагадаў пра расейскі наступ супраць незалежнай Беларусі ў 1996 г. Тады сітуацыя была значна больш цяжкай для беларускіх патрыётаў. Многія палітыкі Захадній Эўропы ў той пэрыяд ужо пагадзіліся на акупацию і анексію Беларусі Рәсей. Яны казалі беларускім патрыётам, што „шлях дэмакратызацыі Беларусі — праз дэмакратычную Рәсейю”. За прамінульня дзесяць гадоў, пасля апошняй расейскай „газавай вайны” супраць Украіны і ўсія Эўропы многія на Захадзе больш адэватнай ацанілі палітыку Рәсей і адмовіліся ад публічнай падтрымкі расейскай акупациі Беларусі. Трэба ўлічваць больш спрэяльную для нашай незалежнасці міжнародную сітуацыю. Але справа абароны Бацькаўшчыны і пабудовы дэмакратычнай эўрапейскай дзяржавы ёсьць задачай перш за ўсё самых беларусаў. Выступілі таксама сябры Сойму. Яны распавялі пра патрыятычны ўздым у розных рэгіёнах краіны. У авангардзе нацыянальна-вызвольнага руху — беларуская моладзь, якая гуртуеца пад святым Бел-Чырвона-Белым

Сыцягам. Наш народ гатовы ўстаць на абарону Бацькаўшчыны ад рэсейскай імпэрыі.

**Інфармацыйная камісія Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ**  
14 траўня 2006 г.

## **ГЕРАІЧНАЯ БЕЛАРУСКА**

18-га чэрвеня каля трэцяй гадзіны дня на адной з асьвятлальных вежаў амфітэатру ў Віцебску зъявіўся Бел-Чырвона-Белы Сыцяг. Яго ўзняла Крысыціна Шацікава — вядомая ўдзельніца намётавага гарадку на плошчы імя Каліноўскага ў Менску. Міліцыянты залезлі съследам за дзяўчынай на вежу. Распавяде съведка — дзяўчына, якая пажадала застасца невядомай. (Дзяўчына: ) „Дзесяці ў 14.40 каля амфітэатру быў вывешаны Сыцяг. Чалавек, які гэта зрабіў ёсьць ну проста героем Беларусі! Дзяўчына вельмі рызыкавала! Потым туды ж залез міліцыянт, пачаў біць яе па галаве. Дзяўчына вельмі страшна кричала! І той самы міліцыянт потым зьнёў сыцяг і съкінуў.”

Затрыманье Крысыціны праходзіла вельмі жорстка: спэцназаўцы напачатку некалькі разоў ударылі яе па галаве, а потым звязалі руکі, замацавалі на ёй страхавачны пас і пачалі спускаць уніз. Адзін спэцназавец трymаў яе за ногі, а другі, знаходзячыся зверху, не дазваляў чапляцца рукамі за лесьвіцу ды біць па галаве. Пасля допыту ў пастарунку дзяўчыну давялося весыці ў шпіталь хуткай мэдычнай дапамогі. Але прыйдзе час і беларусы расправяцца з акупантамі яшчэ больш жорстка, чым яны распраўляліся з Крысыцінай Шыцікавай. Нішто ініхто ня будзе забыты.

*(Паводле радыё „Свабода”)*

## **СУПРАЦЬ КАГО САНКЦЫЙ?**

18-га траўня Рада Эўразіязу ўхваліла фінансавыя санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і 35 іншых вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, адказных за парушэнні міжнародных выбарчых стандартоў і ўціск грамадзянскай супольнасці, ды перасыль „апазыцыі” пад час прэзыдэнцкіх выбараў 19 сакавіка 2006 году. Згодна з гэтым рашэннем будуць замарожаныя ўсе выяўленыя рахункі і маёмы ў краінах Эўразіязу, звязаныя наўпрост ці ўскосна з беларускім чыноўнікамі: 30 — га чэрвеня санкцыі супраць Лукашэнкі і ягонага атачэння ўвяля Швайцарыя. Яна далучылася да санкцыяў Эўразіязу. Згодна з рашэннем швайцарскага ўраду, 37-мі вышэйшым беларускім чыноўнікам са сьпісу Эўразіязу на чале з А.Лукашэнкам забаронена ўїжджаць у Швайцарыю і перасякаць яе тэрыторыю. Акрамя таго, іх рахункі і ўласнасць на тэрыторыі краіны будуць арыштаваныя ў выпадку, калі яны будуць знойдзеныя. Распараджэнніе прадугледжвае, што асобы і ўстановы, якія займаюцца абслугоўваннем рахункаў беларускіх службовых асоб або маюць аўт інфармацію, павінны неадкладна паведаміць аўт гэтым у адпаведныя дзяржструктуры. Заўважце, што Швайцарыя лічыцца краінай, у якой асаблівая ўвага надаецца захаванню банкаўскай таемніцы. А цяпер дзеля здавалася б далёкіх ад Швайцарыі палітычных прычынаў ўсе гэтыя расхваленыя традыцыі швайцарскіх банкаў кідаюцца пад ногі. І якім чынам — „рашэннем швайцарскага ўраду”.

Вось, аказваецца, на якія ахвяры йдуць эўразіяльнікі дзеля дэмакратыі на Беларусі.

Аднак трэба глядзець рэальна на гэтую санкц-палітыку. Куды накіруеца лукашысцкі чыноўнік, пераканаўшыся, што ў Эўропу яго не пускаюць, што швайцарскія банкі даўно дзіраваю і што іхнімі рашэннямі кіруе ўрад? Зразумела куды — у Рэспубліку. У рэспубліканскіх банках, на рэспубліканскіх курортавых і г.д. А калі ў Рэспубліку апыніцца „інтарэсы” лукашысцкага асяроддзя, то і „інтэграцыя”, „легчэ пайдзёт”. Усё гэта робіцца не ад неразуменяня эле-

мэнтарных рэчаў, а якраз ад добрага нямецкага іх разуменяня. Беларускім простым людзям даўно пастаўлены жорсткі візавы заслон для выезду на заробкі ў Эўразіязу. Бо трэба ж съкіраваць іх у Рэспубліку каб працаўалі і гінулі там (такая дамоўленасць). Цяпер дайшла часага да чыноўнікаў. Ніхто з гэтых эўрапеоідаў не клапоціцца ў спраўднасці пра беларускую дэмакратыю (і ні пра якую дэмакратыю). У іх тут супольны рэсурсны і геапалітычны інтэрэс з Рэспублікай і толькі. Успомніце як немцы („Нямецкая хваля”) ў мінулым годзе, атрымаўшы мільёны ад Эўразіязу, сілком штурхалі ў беларускі эфір рэсейскую мову (і прыкідваліся дурачкамі — „какая разыніца”). На Беларусі аднак ёсьць людзі, якія добра разумеюць гэтую гансвікаўскую палітыку і як зь ёй змагацца.

**Мар'ян Ванькевіч**

*(З выкарыстаннем матэрыялаў радыё „Свабода”)*

## **ДАКУМАНТЫ ЧЭРВЕНЬСКАГА СОЙMU ПАРТЫI БНФ**

**АБ ПАЛІТЫЧНАЙ АГРЭСІI РАСЕI**  
*(Зварот да кіраўнікоў вялікіх дзяржаваў)*

Дзяржаўныя ўстановы, афіцыйныя кіраўнікі і палітыкі Рэспублікі адкрыта заяўляюць аб агрэсіўных плянах ліквідацыі незалежнасці Беларусі і інкарпацыі тэрыторыі нашай дзяржавы ў Рэспубліку. Такія заявы ёсьць грубым парушэннем Гэльсінскіх пагадненняў і міжнароднага права і сталі магчымыя ў выніку сумесных дзеянняў Рэспублікі і рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі. Рэспубліка настойвае на правядзенны незаконнага рэфэрэндуму ў Беларусі аб так званым „канстытуцыйным акце” незаконнай (і ўмоўнай) „саюзнай дзяржавы” Беларусі і Рэспублікі, прыдуманай 8-га сінегня 1999 года за плячыма нароада Ельцынам і Лукашэнкам.

Цераз антызаконнасць прыняцыце так званага „канстытуцыйнага акту” Рэспубліка плянуе ліквідацыю беларускую грашовую сістэму, увесыці расейскі рубель на Беларусі і зьнішчыць дзяржаўны суверэнітэт нашай краіны.

Мы нагадваем, што згодна Будапешцкага Мэмарандуму 1994 года ЗША і Вялікабрытаніі абавязаліся быць гарантамі суверэнітету Беларусі, пасля адмовы нашай краіны ад яздзенай зброяю. Бязвядзеннасць Беларусі ініціявалася і падтрымлівалася Апазыцыя Беларускага Народнага Фронту ў парляманце Беларусі на чале з Зянёнам Пазняком.

Цяпер незалежнасць Беларусі пад пагрозай з боку Рэспублікі.

Сойм Беларускага Народнага Фронту і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ звязваеца да кіраўнікоў усіх вялікіх дзяржаваў „G-8” з просьбай не прыяжджаць у Санкт-Пецярбург на саміт G-8 пакуль расейскае кіраўніцтва не адмовіцца ад агрэсіўнай палітыкі супраць незалежнасці Беларусі і ад патрабаванняў правядзення незаконнага рэфэрэндуму ў нашай краіне.

**Сойм Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне”**  
*i Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ*

18 чэрвеня 2006 г. Менск

**АБ ПЛЯНАХ НЕЗАКОННАГА РЭФЭРЭНДУМУ**

Перасыцерагаем беларусаў аб чарговай небяспечы, якую рыхтуете расейскае кіраўніцтва і прамаскоўскі рэжым у Беларусі. Зноў пляниуюць незаконны рэфэрэндум па прыняцыце так званага „канстытуцыйнага акту” незаконнага, умоўна існуючага „союзного государства” Рэспублікі і Беларусі.

Прыняцыцем „канстытуцыйнага акту” на рэфэрэндуме хочуць у чарговы раз ашукать беларусаў, ліквідаўць беларускую фінансавую сістэму, увесыці на Беларусі расейскія грошы і зьнішчыць незалежнасць нашай дзяржавы. Чарговы незаконны рэфэрэндум будзе прымяраць да выбараў ў мясцовыя ворганы ўлады.



(фота: Сармат)

Сакавік. Плошча Каліноўскага.

Беларусы павінны памятаць пра антыбеларускі сэнс гэтага рэфэрэндуму. Нельга дапусьціць правядзенне такога рэфэрэндуму. Калі яго накінць прымусам — нельга будзе йсьці галасаваць. Замест паходу на выбарчыя ўчасткі трэба рыхтавацца ў гэты дзень да выхаду на вуліцы і плошчы, каб скончыць з ашуканствам і нішчэннем нашай краіны. Гуртуйцеся вакол Беларускага нацыянальнага Адраджэння і ягонай Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ. Падтрымлівайце „Беларускую Салідарнасць” і Беларускі Нацыянальна-Вызвольны Рух. Стварайце группы падтрымкі КХП-БНФ.

Сойм Кансэрватыўна-Хрысціянской Партыі — БНФ  
18 чэрвеня 2006 г. Менск

## АБ СУПРАЦІҮЛЕНЫНІ ЗЬНІШЧЭНЬЮ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ

Заклікаем усіх беларусаў супраціўляцца вынішчэнню беларускіх арганізацый і ўстановаў, на якіх трymаецца жыцьцё і культура беларускай нацыі.

Тэхнічныя плян аб ліквідацыі беларускай грамадзянскай супольнасці, як вынікае з аналізу палітыкі і заявай у Радзе, распрацаваны ў Маскве ў асяроддзі дарадцаў Пуціна. Пасля незаконнага выбрання на трэці тэрмін Лукашэнкі пачаўся з новай сілай працэс нацыянальнага разбурэння Беларусі.

Зынішчаюць знакавыя асяродкі беларускай культуры: Саюз пісьменнікаў, літаратуру, бібліятэку і архіў пісьменнікаў, рэдакцыю Беларускай Нацыянальнай Энцыклапедыі разам з архівам, арганізацыі аховы гісторыка-культурнай спадчыны, нішчаць беларускую моладзь, адмаўляючы ёй у вучобе і ўніверсітэцкай адукацыі.

Мы засяроджваем увагу ўсіх, што калі палітычна не супраціўляцца антыбеларускай акупацыйнай палітыцы рэжыму, то рэжым паступова

задушыць ўсё беларускае і, пры ўмяшаньні Масквы ліквідуе беларускую дзяржаву.

Далучайцеся да палітычнай дзейнасці Беларускага Адраджэння. Стварайце групы падтрымкі Адраджэння і паведамляйце пра гэта кіраўніцтву КХП-БНФ. Гэта ня будзе членствам у Партыі, але — народнай дапамогай нацыянальна-вызвольнаму змаганню за вольную Беларусь.

Сойм Кансэрватыўна-Хрысціянской Партыі — БНФ  
18 чэрвеня 2006 г. Менск

## ЗАЩЕМКА

Часам цікава пачытаць ў Сеціве шчырасці агентуры. Напрыклад:

„Для Козулина главное — перетерпеть. Он выйдет к концу 2007 — началу 2008 года, как раз в тот момент, когда власть Лукашенко начнет стремительно рушиться. Тогда он и возглавит при помощи, например, России, демократическую революцию. Но пока Козулин в тюрьме, лидер один — Миликевич. Это технологически верно. Цели ясны, структура управления сформирована.” (П. Шарамет).

Думачкі з асяроддзя Глеба Паўлоўскага. Апошняя акцыя з выбарамі на Беларусі якраз і праішла дакладна па тэхналёгіі крамлёўскай групы Паўлоўскага. Гэта працяг. Праўда, нічога новага. Задумкі даўно вядомыя.

T. Ракса

## ПАМЯЦІ УЛАДЗІМЕРА ПЛЕШЧАНКІ

Няма больш Уладзімера Плешчанкі. 20 траўня ў вёсцы Вароны ён памёр на двары перад бацькаўскай хатай ад сардечнага прыступу на 57 годзе жыцця. Сябра Сойму Кансэрватыўна-Хрысціянской Партыі — БНФ, кіраўнік Віцебскай арганізацыі КХП — БНФ. Цяжка ўяўіць, што не жыве ўжо гэты моцны беларус, наш паплечнік і герайчны змагар.

З дня ў дзень Уладзімер Плешчанка прыходзіў да „Сіняга дому” ў цэнтры Віцебска са съязгам, беларускай літаратурай, лёзунгамі і фронтаўскімі лёткамі. Да яго ішлі парыца, пагаварыць пра Беларусь, на яго кідаліся правакатары і непрыяцелі. Яго пастаняна пяцнулі ў суд, саджалі за краты, прысуджалі непамерныя штрафы. Але пасля суду ён зноў вяртаўся і ўсё пачынаў спачатку. Ён быў спакойны, пасльядоўны і моцны, як крэмень, ён прымусіў сябе паважаць. Зы ім лічыліся нават ворагі.

Рэжым не прамінаў выпадку, каб яго асуздзіць, аштрафаваць ды бясправна пасадзіць за краты. Аднойчы па падазрэнні (якога не даказалі) яго пратрымалі паўгода ў турме. На яго наклалі шматмільённыя штрафы за беларускія слова, за Беларускі Сыця, за раздачу беларускіх газетаў, за дэманстрацыю нязгоды з прамаскоўскім рэжымам, за шанаванье Беларусі. Ён ня мог і не збіраўся плаціць ім іх халуйскія штрафы за сваю беларускую пазыцыю, бо ян меў маёмыя сці, а яны ганебна вешалі на яго штрафныя мільёны, думаючы запалохаць.



Уладзімер Плешчанка.



(фота: радыё „Свабода“)

*Апошні шлях.*

Уладзімер Плешчанка паказаў несамавіта яркі ўзор ахвярнага служэнья вольнай Беларусі і сваісты прыклад змагання за гонар і свабоду Бацькаўшчыны. На такія паводзіны здольныя толькі людзі моцныя духам.

Імя Уладзімера Плешчанкі вялікім літарамі ўпісана ў беларускую барацьбу за ідэалы незалежнасці і свабоды. Перамога будзе. Бывай наш дарагі сябры!

**Зянон Пазняк**

21 траўня 2006 г.

## **УЛАДЗІМЕР РЫГОРАВІЧ ПЛЕШЧАНКА (26.07.1948 — 20. 05. 2006)**

Ён жыў дзеля Беларусі. Дарагой Айчыне, нашаму народу быўлі прысьвачаны кожнае імгненьне ягонага яркага і герайчнага жыцця, ягоныя думкі, мары і стваральныя справы. Ён быў з кагорты рыцараў беларускага нацыянальнага Адраджэння, якія ва ўсе часы нашай гісторыі баранілі Беларусь, быўлі прыкладам мужнасці і самаахвярнасці для цэлых пакаленінь і назаўсёды засталіся з намі як уласбленыне нашага нацыянальнага духа. За сваю працу на ніве Адраджэння, за свой змагарны подзывіг ён ніколі не прасіў узнагароды альбо прызнання заслугаў. Дзякуючы такім змагарам жыве незалежная Беларусь, не здаеща наш народ падступнаму імпэрскаму ворагу. Уладзімер Плешчанка бараніў Айчыну разам з сябрамі-аднадумцамі пад сувітам Бел-Чырвона-Белым Сцягам. Ён заўсёды казаў людзям праўду, нават тады, калі было выгадна жыць не па праўдзе, прыстасавацца і не рызыкаваць. Калі ўвесені 1988 года пайстай Беларускі Народны Фронт „Адраджэнне“, Уладзімер Плешчанка стаў адным з выдатных дзеячаў нацыянальна-вызвольнага руху. Ён узначаліў і на працу шэрагу гадоў кіраваў Віцебскай гарадской арганізацыяй Народнага Фронту, а потым і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ. Антыбеларускі рэжым баяўся патрыёта, імкнуўся зламаць яго паліцыйскімі, судовымі і турэмнымі рэпресіямі.

Псэўдаапазіцыйныя блузьнерыла ў адрас патрыёта, псу́дадэмакратычны друк замоўчаваў ягонае імя і мужнью справы. Але рэпресіі не запалохалі яго, ён не зважаў на фальшивых псэўдаапазіцыйных імітатарап. Ён верыў у наш народ, у ягоную змагарную моц і заклікаў да Беларускай Салідарнасці. Беларусы адказалі яму даверам і павагай. Дзякуючы яму тысячы людзей паверылі ў адраджэнскую справу і ў беларускую перамогу, далучыліся да змагання. Сябра Сойму Народнага Фронту і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ Уладзімер Плешчанка браў чынны ўдзел у распрацоўцы і рэалізацыі партыйных праграмаў і мерапрыемстваў. Ягоны жыццёвы досьвед, высокая культура і інтэлект, прынцыпавасць пазіцый і шчырасць душы заўсёды дапамагалі нам прыняць слушнае раашэнне, знайсці адказ на самыя складаныя пытанні. Але віцебліямам ён запомніца перш за ўсё як нязломны змагар на перадовой лініі абароны Беларусі. Не баючыся ўдараў антыбеларускай дыктатуры, ён на працу гадоў з дня ў дзень выходзіў у цэнтар гораду, каб сустрэцца з людзьмі і зноў казаць ім праўду, зноў заклікаць іх да салідарнага супраціву рэссескай імпэрыі і яе мясцовым паслугачам. Лепшай узнагародай яму стаў сёлетні веснавы рэвалюцыйны ўздым беларускай моладзі, якая прыняла ад старэйшых паходню змагання за Беларусь. Мы выказываем шчырыя спачуваныя ягонай сям'і. Памяць аб Уладзімеры Плешчанку застанецца з намі назаўжды. Ягонае жыццё і подзывіг уласбяцца ў вольнай і незалежнай Беларусі.

**Сябры Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне“**

**і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ**

20 траўня 2006 г.

## **НА ВІЦЕБШЧЫНЕ ПАХАВАЛИ УЛАДЗІМЕРА ПЛЕШЧАНКУ**

У вёсцы Вароны 22 — га траўня адбылося пахаваньне. Людзі развітваюцца з адным са старэйшых фронтаўцай Віцебшчыны Уладзімерам Плешчанкам. Да ліку старэйшых змагароў за вольную Беларусь спадара Плешчанку ў Віцебску адносілі не з прычыны сталага ўзросту — раптоўная смерць спасцігла яго ўсяго толькі на 58-м годзе жыцця.

Побач з ім амаль заўсёды бываў і Барыс Хамайда, які цяпер згадвае пра свайго сябры і паплечніка: (Хамайда: ) „Я магу сказаць, што Плешчанка жыў дзеля Беларусі. Усё паклаў, і сваё здароўе, і жыццё — апошняя 16 год дык дакладна. Столькі было ўціску на яго: і штрафы, і суды, і пакараны, і турэмныя камэрсы. І вось сэрца на вытрымала. Першы інфаркт у яго быў у 1992-м годзе, а другі — у 1994-м, калі мы шмат працавалі, калі агітавалі за Зянона Пазняка. Урэшце сэрца на вытрымала!“ На пахаваньне старшыні Віцебскай абласной рады Кансэрватыўна-Хрысціянскай партыі БНФ Уладзімера Плешчанкі сабраліся дзясяткі людзей з усіх Беларусі — ад партыйнага кіраўніцтва КХП БНФ зь Менску да аднадумцаў з Воршы, Полацку, Сянна. Вянкі ды кветкі да труны змагара прынеслі мясцовыя прадстаўнікі ўсіх апазыцыйных палітычных партый.

*(Радыё Свабода, 22.05.2006.)*

## **КАТАЛЁНЦЫ НА ШЛЯХУ ДА НЕЗАЛЕЖНАСЦІ**

18 чэрвеня нацыяналісты перамаглі на рэфэрэндуме ў Каталёніі. 73,9% удзельнікаў рэфэрэндуму выказаліся за пашырэнне аўтаноміі рэгіёну. Цяпер паводле Канстытуцыі Каталёніі каталёнская мова зьяўляеца дзяржаўнай і абавязковай у публічнай сферы. Каталёнцы цалкам кантролююць свой бюджэт, парты, прадпрыемствы. Ва ўсім съвеце (а таксама ў Мадрыдзе) перамога каталёнцаў успрыніта як вялікі крок да аднаўлення незалежнасці Каталёніі. Наступныя на гэтым шляху — змагарныя баскі.

**Янка Базыль**

## ЛЮДЗІ БЯЗ ГОНАРУ

Культурны чалавек, які паважае сябе і дбае пра добрае сваё імя, не гаворыць няпраўду. Хлусълівасць — прыкмета плебейства. Нізкі чалавек ніколі ня будзе раскайваца ў хлусъні ці прасіць прабачэння, калі склусіў незнарок, бо ня лічыць няпраўду заганай.

6-га красавіка газета „Народная Воля” надрукавала пра мяне заведама ілжывы матэрыял пад псеўданімам нейкага (ці „нейкай”) Алег Сноў.\*

Гэты непраўдзівы матэрыял быў падрыхтаваны раней журналістам зь Белапан і змешчаны ў Сеціве. Але на другі ж дзень (30-га сакавіка) пасыль высьвяглены што інфармацыя непраўдзівая, Белапан зымясціла абвяржэнне і прынесла прабачэнні. Рэдактар „Народнай Волі” ня мог гэтага ня ведаць і ня чытаць. Тым ня менш ён як ні ў чым ні бывала друкуе фальшыўку.

Можна, аднак, дапусыць што рэдактар у нечым памыліўся. І таму на імя сп. Сярэдзіча мной быў напісаны кароткі ліст з дадаткам абвяржэння да Белапан.

Мінүц’ месяца „Ні атвета ні прывета”. І гэтыя людцы яшчэ нешта спрабуюць пісаць пра культуру, Эўропу, цывілізацію, крытыкуюць хамства рэжыму, хоць самы ні на крок не адышлі ад ягоных хамаватых звычак і саўковых паводзінаў.

Шчыра кажучы, я не чакаў, што яны са мной гэтак сябе паставяць. Аказваеща можна. Хаця тут справа не ў палітыцы, не ў пазыцыях, а ў элемантарнай прыстойнасці. Але, відаць, Бог ня даў. Людзі бяз гонару. Куды там у Эўропу з такім багажом, спадары! У Эўропе і ў Амэрыцы на кожным кроку дзякуюць, усыміхаюць і просяць прабачэння.

**Зянон ПАЗНЯК**

### **Дадатак 1:**

30/03/2006 10:40

#### **З.ПАЗНЯК ОПРОВЕРГАЕ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, ЧТО ТРЕБУЕТ ГАРАНТИИ ОТ В.ПУТИНА И А.ЛУКАШЕНКО**

Мінск, 30 марта. Председатель Консервативно-Христианской партии — БНФ (КХП-БНФ) Зенон Позняк опровергает информацию о том, что он связывает свое возвращение в Беларусь с гарантиями личной безопасности от Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Несколько дней назад представители белорусской интеллигенции обратились к З.Позняку, который находится в эмиграции с весны 1996 года, с предложением вернуться на родину. Напомним, З.Позняк участвовал в нынешней президентской кампании. Его инициативная группа собирала подписи за выдвижение лидера КХП-БНФ кандидатом в президенты Беларуси.

29 марта в интервью БелаПАН З.Позняк назвал „бессмыслицами” все обращенные к нему призывы о возвращении в Беларусь, „так как то, что понимают сознательные белорусы, по-своему понимают Лубянка и Лукашенко”. „Так что по этому вопросу надо обращаться не ко мне, а к руководству России и Беларуси”, — подчеркнул З.Позняк.

Корреспондент БелаПАН ошибочно трактовал эти слова как апелляцию к гарантиям личной безопасности от В.Путина и А.Лукашенко.

БелаПАН приносит свои извинения З.Позняку.

### **Дадатак 2 : (Вытрымка зь ліста у адказ)**

From: Але́сь Ліпай <lipay@belapan.com>

Date: Mar 30, 2006 10:00 AM

Subject: Ad A. Lipaya

Паважаны Зянон Станіслававіч! Прыміце мае асабістыя і ад усяго БелаПАНу прабачэнны з нагоды заметкі Марата Гаравога, якая была распавісціданая па каналах нашай інфармацыйнай агенцыі. Пасыль размовы з Гаравым мне падалося, што памылка зробленая ім не наўмысна, а з прычыны непрафесійнасці, з-за таго, што ён узяў на сябе съмеласць тлумачыць выказваны суразмоўцы і рабіць уласныя высновы. Ва ўсялякім разе, яму заяўлена пра недапушчальнасць такога падыходу. Абвяржэнне заметкі Гаравога ўжо выстаўлена ў нашую інфармацыйную ленту, а таксама ў рубрыку „Выбары” інтэрнэт-газеты [www.naviny.by](http://www.naviny.by) .....

З павагай, Але́сь Ліпай, БелаПАН

\* Цяпер высьветлена, што пад гэтым псеўданімам хаваеца асоба з прамаскоўскай агентуры

## ВАЛЕРЫ МАРАКОЎ

*(Менск 27.3.1909, в. Акалонія (цяпер у межах Менску)  
– 29.10.1937, Менск)*

„Валеры Маракоў быў адным з самых таленавітых паэтаў 1920 – 30-х гадоў. Моладзь любіла ягоную паэзію. Дзіўна, але яе чамусыці вабіў той пэсымізм, разгубленасць. Мабыць, настрой паэзіі Маракова адпавядаў настроем чытачоў? Гэта была паэзія каканіні, надзеі і расчараўаныні, адыходу ад грамадzkага афіцыёзу ў съвет хараства, у съвет чалавечнасці”. Такая харктыстыка належыць пяру сучаснага беларускага літаратуразнаўцы зь Нью-Ёрку Лявона Юрэвіча. Ня менш высока творчасць Маракова ацэньвалі ягоныя блізкія знаёмыя й калегі. Паэт Станіслаў Шушкевіч апавядаў, як цешыўся першымі паэтычнымі крокамі Маракова Янка Купала. Сяргей Грахоўскі прыгадваў, што першы зборнік Валерыя „Пляўсткі” пераходзіў з рук у рукі і перапісваўся „у патаемныя дзяўчочыя зборнікі”.

Але ад канца драўляных гадоў у друку ўсё часыцей гучалі іншыя водгукі й ацэнкі – „безнадзеіны пэсымізм”, „блуканьне ў нетрах упадніцтва”, „стаянне ўбаку ад сацыялістычнага будаўніцтва”. Заставаўся адзін крок да палітычных авбінавачанняў.

Паэт спрабаваў схавацца ад “аглабельшчыны” ў асяроддзі тагачаснай менскай літаратурнай багемы, якая стварыла славуты ТАВІЗ, або, як расшыфрувалася гэтая абрэвіятура – “Таварыства аматараў выпісі і закусіц”. Валеры намагаўся рыфмаваць нешта патрабнае ўладзе пра камісраў, Асінбуд і запалкавую фабрыку, але праз дзяжурныя радкі прабівалася прадчуваньне блізкае трагедыі – і агульнанацыянальнай, і асабістай:

*Шчаслівы я, што тут жыву.*

*Й за гэты край вясной вялікай,*

*Быць можна, зынімуч галаву,*

*Праколюць цела воўстрай пікай...*

У 1935-м Маракова за публікацыю верша “Песьня перамог” на паўгоду выключылі з Саюзу пісьменынкаў. Тады сама адбываеца першы арышт – за ўдзел у “контаррэвалюцыйнай нацдэмамускай арганізацыі”. Варанок прыядзіча і па ягонага бацьку Дзымітрыя, царкоўнага старасту, якога судзілі на 10 гадоў. Праз год паэта зноў арыштоўваюць...

Пасыль году катаваньня юго разам зь яшчэ 21 літаратарам расстралілі ў менскай турме на досьвітку 29 кастрычніка 1937-га. Разгляд кожнай справы ў судзе замаў роўна 15 хвілін. У прыградным лесе, які пазней стаў паркам Чалюскінца, зьявілася новая безыменная братняя магіла.

Бацьку паэта, Дзымітрыя Захаравіча, пасыль вяртання з ГУЛАГу гэбісты бясконца – нават у 80 гадоў – цяглі на допыты. Трагічны лёс напаткаў і малодшых братоў Валерыя Маракова – Леаніда і Уладзімера, якія таксама съядома служылі Беларусі. Першага ў 1943-м расстралілі баевікі Арміі краёў, другі ў 1956-м вярнуўся з савецкага канцлягеру псыхічна хворым.

Сёння ў Беларусі добра ведаюць пляменыніка паэта – пісьменынка й даследніка Леаніда Маракова, які шмат зрабіў для вяртання творчай спадчыны свайго дзядзькі і зьдзейсніў сапраўдны подзывіг, выдаўшы энцыклапедычны даведнік у чатырох кнігах, прысьвечаны рэпрэсіям у Беларусі за два апошнія стагоддзі.

**Уладзімер Арлоў**

## РАСЕЙЦЫ КАЖУЦЬ, ШТО ІМ ЗАМИНАЕ ЎСХОДНЯЯ ЭЎРОПА

24 траўня 2006 г. Аўстрыйская газета „Die Presse” піша пра прэтэнзіі РФ, што, маўляў, новая ўсходнезўрапейскія краіны Эўразыяту абцяжваюць адносіны паміж Москвой і Эўразыям, бо „яны канцэнтруюцца на траўмах мінушчыны”. Амбасадар Расеі ў Эўразыязе Уладзімір Чыжоў

заявіў у Брусэлі пра бытых падсавецкія краіны: „Яны прынесылі з сабой у Эўрязвяз іхны фантомны боль. Гэта замінае стратэгічнаму партнёрству. Польшча, балтыйскія краіны маюць вельмі напружаныя адносіны з Рассеяй”. Газэта заўважае, што згаданыя краіны імкнуща вызваліца ад энергетычнай залежнасці ад Рассеі.

**Наши камэнтар:** Вось як, акаваеца: „фантомны боль”. Гэта значыць, што вызваленія народы прыдумалі сабе боль і траўмы расейскай акупацыі, прыдумалі сотні тысячаў забітых і скалечаных расейскім эсэсаўцамі і гестапаўцамі суайчыннікаў, прыдумалі канцлягеры ГУЛАГу, шалённую русіфікацыю і зыншчэнне нацыянальных культуроў і моваў, панаванье звыродлівых асаднікаў і жорсткую эксплуатацыю натуральных і чалавечых рэсурсаў сваіх краінаў. Паводле лубянска-крамлёўскага амбасадара, яны павінны былі ў маўчачы пра гэта ў Эўрязвязе і дапамагаць Рассеі наладжваць эўрапейскую партнёрства (гэта значыць, прыслугоўваць Маскве, як у бытых часы). Траба разумець, што такія маналёгі мы будзем чуць ад расейскай дыпляматыі, пакуль будзе існаваць іхная імпэрыя. Успомнім, што для вызваленых краінаў і ўсяго сьвету Нямеччына стала нармальным і раўнаправным партнёрам толькі пасля таго, як там агульнымі намаганнямі дэмакратычных дзяржаваў (у тым ліку акупацыяй яе трэтыорыі на працягу гадоў) была злыкідвана фашистыўская дзяржаўная машына, пакараны злачынцы, забаронены фашистыўская ідэалёгія і фашистыўская арганізацыя. Так што нармальнасць партнёрства магчымая толькі пасля краху расейскага губоўскага імпэрыялізму.

*Валеры Буйвал*

## АГЕНТУРА

### ЧУДЗІН (псэўданім „Юры Васілеўскі”)

„Чудзін Юрий Робертович, рускі, 1965 г.р., уроженец г. Ульяновска РСФСР, закончил экфак МГУ (Москва). Служил в во внутренних войсках МВД. Завербован КГБ.

Изучил белорусский язык, писал статьи по-белорусски на краеведческие темы, в основном по белорусам смоленского и брянского регионов. В начале 1990-х годов направлен в Минск с заданием внедриться в неформальные структуры белорусского общества.

По заданию спецслужб под видом „белорусского активиста-униата” работал непродолжительное время в Польше, а затем в белорусской редакции „Радио Ватикан”.

Был женат на дочери белорусского поэта и переводчика В. Семухи. Благодаря этому браку смог приехать в США и начать деятельность по разложению общественных и религиозных организаций белорусской диаспоры. Войдя в доверие, совершил хищения значительных денежных сумм под предлогом авансов для написания работ по истории эмиграции и БАПЦ.

По рекомендации Ю.Р. Чудзіна структуры БАПЦ согласились на сотрудничество с Игорем Якуниным („отец Игорь”) и Виктором Костюком („епископ Василий”), однокашниками по Минской Духовной Семинарии, которые прибыли в США для того, чтобы возглавить БАПЦ и впоследствии перевести ее под юрисдикцию РПЦ.

В настоящее время Ю.Р. Чудзін возглавляет резидентуру спецслужб РБ и РФ среди граждан США белорусского происхождения, приехавших в

1990-е — нач. 2000 - х годов. Издаёт газету „Час”, которая публикуется на русском и частично на белорусском языках.

Характер неуравновешенный, склонен к интригам, тщеславен, алчен. Проявляет повышенный интерес к сбору информации на окружающих его людей, которая может каким-либо образом их скомпрометировать или представить в невыгодном свете.”

*Матэрыял з Інтэрнэту (tit.by)*

### „АЛЕ Ж АБСУРД!”

19 траўня паводле алфавітнага парадку Рассея стала старшынём Камісіі рады міністраў Эўропы, фактычна кіраўніком Рады Эўропы ў Стразбурзе. Павесляеўшы міністар замежных сувязяў РФ Лаўроў загаварыў пра „реформы гэтай міжнароднай арганізацыі, неабходнасць дэпалітызаваць Стразбузкі суд па правах чалавека”. Няхай заходнікі будуть упэўненыя:

любяць рэформамі ў Стразбурзе зоймуцца шчыльна.

Але ж абсурд! Гэбоўская імпэрыя, якая кіруе міжнародным тэрарызмам па ўсім сьвеце, якая ў адкрыту заціскае нафтава-газавай удаўкай Эўропу, будзе цяпер старшыняваць у агульнаеўрапейскай структуры. Нагадаем, што нават у 1930-я гады (славутыя згодніцтвам з фашизмам і камунізмам) Ліга Нацыяў казала выйсьці з яе складу краінам-агрэсарам (СССР, Нямеччыне, Японіі). А цяпер праста з канцлягера Чарнакозава (што ў акупаванай Чачні) прыедзе ў Стразбург які-небудзь прафэсійны растрэльшчык і будзе „дэпалітызаваць” суд па правах чалавека.

*Янка Базыль*

### З ІМЕСТ

1. Зянон Пазняк. „Заўтра ў вольнай Беларусі”	2
2. Тамаш Ракса. Беларусы павінны рыхтавацца да вайны з Рассеяй. Масква плюнне анексію	6
3. Тамаш Ракса. Выказваныне агента	6
4. VII З'езд Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ і IX З'езд Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне”	6
5. Абараніць незалежнасць Бацькаўшчыны	7
6. Пастановы	7
7. Галіна Пазняк. Рэгістрацыя Фронту	8
8. Зянон. Выбраныя вершы	8
9. Травеньскі Сойм	11
10. Гераічная беларуска	12
11. Мар'ян Ванькевіч. Супраць каго санкцыі?	12
12. Даўкумты чэрвеньскага Сойму Партыі БНФ	12
13. Т. Ракса. Зацемка	13
14. Зянон Пазняк. Памяці Ўладзімера Плещчанкі	13
15. Уладзімер Рыгоравіч Плещчанка	14
16. На Віцебшчыне пахавалі Ўладзімера Плещчанку	14
17. Янка Базыль. Каталёнцы на шляху да незалежнасці	14
18. Зянон Пазняк. Людзі біз гонару	15
19. Уладзімер Арлоў. Валеры Маракоў	15
20. Валеры Буйвал. Рассейцы кажуць, што ім замінае	15
21. Агентура	16
22. Янка Базыль. „Але ж абсурд!”	16

Нумар аддрукаваны пры падтрымцы беларускай фундацыі імя Рамуальда Траўгута.

## Беларускія Ведамасці

Беларускае выданыне

У супрацоўніцтве з Беларускім Выдавецтвам ў Амэрыцы

Рэдакцый: Зянон Пазняк, Галіна Палачаніна

Адрас рэдакцыі: 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127

тэл./факс: (+48 22) 628 76 73